

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 173 (2549)
пятніца
2
жніўня
1937 г.
год выдання XVIII

Сення у нумары:

ПРЫЁМ РАБОТНІКАЎ ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА У КРЭМЛІ.
VII КАНГРЭС КОМІНТЭРНА. СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ ТАВ. ПІКА.
АРТЫКУЛЫ: ГЕРШОН — АБ ПРАТАГОЛЕ І РАШЭННЯХ

ПАРТЫЙНАГА СХОДА. I. ТУРЭЦЫІ — НАЧАЛЬНІК ЦЭХА. Г. МАЛІ-
КІН — У БРЫГАДЗЕ ТАРАСА ГАРАЯ.
ВЕРШЫ. ЯНКА КУПАЛА — ЯК Я МОЛАДА БЫЛА.

ПРЫЁМ РАБОТНІКАЎ ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА У КРЭМЛІ

Пасля адбыўшага 25—29 ліпеня нарады работнікаў чыгуначнага транспарта, скліканай НКШЗ па даручэнню ЦК ВКП(б) і Саўнаркома СССР і абмеркаваўшага пытанні паліпашэння скарыстання паравозаў і ўстанаўлення цвёрдага графіка і раскладаў руху таварных пазодоў, кіраўнікі Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і ўрада СССР прынялі для таварыскай гутаркі ўдзельнікаў нарады і работнікаў машоўскага чыгуначнага вузла.

Прыём адбыўся 30-га ліпеня, у 8 гадзін вечара, у залах Вялікага кремлёўскага палаца. На прыёме прысутнічала каля 400 работнікаў чыгуначнага транспарта — начальнікаў дарог, палітдзелоў, служб паравозных і эксплуатацый, аддзяленняў эксплуатацый, паравозных дэпо, станцый, машыністаў, рамонтных рабочых, кандуктароў, дыспетчэраў і інш.

У 8 гадзін вечара тт. **Сталін, Кагановіч, Орджанидзе, Варашылаў, Чубар, Калінін, Мікалін, Анціпаў, Менлаум** і другія наркомы і кіраўнікі савецкіх і партыйных арганізацый з'яўляюцца ў Георгіеўскім зале і праходзяць пад бяскоштыя авацыі прысутных.

Народны камісар транспарта тав. **Л. М. Кагановіч** сваё першае слова прывітання зварачае да таго, «хто побач з кіраўніцтвам вялікай барацьбой за сацыялізм умее саграваць цешлатой свайго вялікага сэрца і нас, транспартнікаў, і ўсіх працоўных нашай краіны, да першага машыніста Савецкага Саюза любімага і вялікага Іосіфа Вісар'янавіча **СТАЛІНА**».

Бурнымі авацыямі, воклічамі «Няхай жыве наш родны **Сталін**» адказваюць прысутныя на першае слова наркома.

Далей тав. Кагановіч гаворыць: — Маркс пісаў «У класавай барацьбе ва Францыі», што «рэвалюцыя — гэта лакаматывы гісторыі». Па графіку Маркса лакаматыў гісторыі паставілі на рэйкі і павялі наперад Ленін і **Сталін**. Во-рагі рэвалюцыі прарочылі нашаму лакаматыву аварыі, палохалі цяжкім профілем пуці, крутымі спус-

да ведае свой марксісцка-ленінскі графік, але ўважліва сочыць за машынай, каб яна не прарускала дарэмна пары, каб заўсёды было даволі вады ў катле, каб даўленне не падала. А калі хто-небудзь спускаў рэвалюцыйную пару, тав. **Сталін** наганяў яму такой «пары», што другому непавадна было. (**Вясёлае ажыўленне ў зале, апладысменты**).

Машыніст лакаматыва рэвалюцыі **Сталін** умее моцна згуртоўваць сваю брыгаду, вызваляць яе ад дрэнных, нядабайных, нягодных работнікаў, уважліва сочыць і ўлічвае малейшую небяспеку, умее чула прыслухоўвацца, не ўпрыклад многім нашым машыністам, да сігналаў кандуктарскай брыгады. Ён умее вырошчваць і згуртоўваць кадры. Сіла нашага руху ў згуртаванасці нашай перадавой брыгады, у згуртаванасці ленінскай партыі і яе сталінскага Цэнтральнага Камітэта, які вядзе краіну ад перамогі да перамогі. Поезд рэвалюцыі ідзе чотка і ўпэўнена, цвёрда выконваючы расклад. Рэзультаты выканання цвёрдага раскладу першай і другой пяцігодкі відаць у росце нашай індустрыі, у вёсцы, у калгасах і саўгасах, на гіганцкіх заводах прамысловасці, у магутным узбраенні нашай слаўнай, магутнай Чырвонай арміі, у паліпашэнні матэрыяльна-бытавога становішча працоўных нашай радзімы, на спартакіядах, у школах, у кожным кутку нашай краіны, дзе расцітае новае, светлае жыццё, дзе мацнее і падумаецца новы чалавек, які пераможа на ўсім свеце. (**Бурныя апладысменты**).

Для чаго ўсё гэта я гавару, таварышы? Для таго, каб усе нашы машыністы працавалі так-жа добра і вялі нашы паязды так-жа акуратна па графіку, як працуе і вядзе ўперад поезд нашай рэвалюцыі наш першы машыніст тав. **Сталін**. (**Бурныя апладысменты**).

Лазар Майсеевіч гаворыць аб тым, што першыя поспехі, якія дасягнуты транспартам, тлумачацца ўвагай Цэнтральнага Камітэта партыі і тав. **Сталіна** да кожнай гаспадаркі такой велізарнай дзяржавы не магчыма без наладжанага чыгуначнага транспарта, які звязвае і цэментуе ў адно гаспадарчае цэлае ачагі і цэнтры прамысловасці з абласцямі і раёнамі сельскай гаспадаркі, якая дае ім сыравіну і харчовыя прадукты. Англія, як дзяржава, была б нямысліма без першакласнага морскага транспарта, які звязвае ў адзінае цэлае яе шматлікія тэрыторыі. Таксама і СССР, як дзяржава, быў бы нямыслім без першакласнага чыгуначнага транспарта, які звязвае ў адзінае цэлае яго шматлікія вобласці і раёны. У гэтым, — гаворыць тав. **Сталін**, — вялікае дзяржаўнае значэнне чыгуначнага транспарта ў СССР.

Ён гаворыць аб вялікім гонары для кожнага працаваць на транспарце, аб работніках, якія эразумелі значэнне транспарта і кладуць сваю працу на алтар свайго радзімы. Каб рэалізаваць рашучую і ўсеабсяжную ролю чыгуначнага транспарта, трэба ўстаць перш за ўсё зладжанасць усіх частак і іх работа ў строга акрэсленым парадку. Гэта і ёсць тое, што называецца дысцыплінай на транспарце.

Тав. **Сталін** гаворыць аб тым, што ёсць у чыгуначнікаў работнікі на вялікіх пастах і работнікі, якія стаяць на невялікіх пастах, але няма на транспарце людзей непатрэбных ці нязначных, пачынаючы ад самых вялікіх кіраўнікоў і канчаючы «малымі» работнікамі аж да стралачніка, аж да змазчыка, аж да ўборшчыцы — усе вялікі, усе значны, бо транспарт з'яўляецца канвеерам, дзе важна работа кожнага работніка, кожнага вінціка. Калі вы гэта зразумееце, таварышы чыгуначнікі, — гаворыць тав. **Сталін**, — калі вы ўстанавіце зладжанасць усіх частак, усіх работнікаў у механізме транспарта — гэта і будзе сапраўднай, большэвіцкай дысцыпліна.

Тав. **Сталін** гаворыць аб поспехах транспарта і неахопах яго работы, якія неабходна ўскрываць пры дапамозе смелай і рашучай самакритыкі. Без крытыкі ісці наперад нельга. Гэта ісціна —

Тав. **Сталін** гаворыць аб поспехах транспарта і неахопах яго работы, якія неабходна ўскрываць пры дапамозе смелай і рашучай самакритыкі. Без крытыкі ісці наперад нельга. Гэта ісціна —

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

Дзеннік вячэрняга пасяджэння 31 ліпеня

На вячэрнім пасяджэнні старшынствуе тав. Беатрыса Гендерсон (Афрыка). Першым выступае тав. **Гансен** (комуністычная партыя Даніі). Яго прамова пранікнута самакрытыкай. Ён адзначае рад вялікіх памылак, дапушчаных партыяй, у прыватнасці, як слабасць партыі, адзначае разрыв між арганізацыйным і ідэалагічным уплывам партыі на масы. Аднак, за апошні час комуністычная партыя Даніі можа зарэгістраваць таксама цэлы рад поспехаў.

Наступным выступае спатканым апладысментамі тав. **Рвалъ** (комуністычная партыя Заходняй Украіны). У яркіх фарбах рысуе ён два светлы, адзеленыя адзін ад другога вузкія істужкай рэчкі Збруч. На адным баку — вываляныя працоўныя вялікай краіны Саветаў пераможна пад кіраўніцтвам правадыра міжнароднага пролетарыята тав. **Сталіна** будуць сацыялізм; на другім-жа баку — гнёт і найлюцейшая эксплуатацыя працоўных польскімі памешчыкамі і капіталістамі. Але ў той жа час у Заходняй Украіне ідзе пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі безупынным рост класавай свядомасці працоўных мас.

Наступным выступае тав. **Эндр'юс** (компартыя Новай Зеландыі). Ён гаворыць аб росце комуністычнай партыі Новай Зеландыі, якая толькі на VI кангрэсе Комінтэрна была прынята ў Комуністычны Інтэрнацыянал і з таго часу павялічылася колькасць ў 6 раз.

Пасля яго слова прадстаўляецца тав. **Кен-Юану** (комуністычная партыя Кітая, гамінданаўскія раёны). Яго з'яўленне на трыбуне дэлегаты сустракаюць шумнымі і доўгімі апладысментамі. Прамова яго прысвечана рабоце комуністычнай партыі Кітая ў падполлі гамінданаўскіх раёнаў. За адзін толькі апошні год забіта 10 тысяч барацьбітоў за справу рэвалюцыі ў Кітаі.

Апошнім на вячэрнім пасяджэнні выступае тав. **Юсуф** (компартыя Палестыны). На гэтым роўна ў 22 гадзіны пасяджэнне закрываецца.

Прамова яго прысвечана рабоце комуністычнай партыі Кітая ў падполлі гамінданаўскіх раёнаў. За адзін толькі апошні год забіта 10 тысяч барацьбітоў за справу рэвалюцыі ў Кітаі.

Зараз партыя, — гаворыць тав. **Кен-Юану**, — адзіна і згуртаваная, як ніколі. Не глядзячы на люцейшы тэрор, партыя здолела адгараць выключную ролю ў справе кіравання барацьбой працоўных мас. Комуністычная партыя Кітая стала сапраўды масавай партыяй. Бурнымі апладысментамі дэлегаты праводзяць прадстаўніка компартыі Кітая.

Пасля **Кен-Юану** выступае тав. **Недзлек** (компартыя Францыі). Рад поспехаў французскай компартыі, — гаворыць тав. **Недзлек**, — у прыватнасці, у часе муніцыпальных выбараў, не павінен засланяць ад нас нашых слабасцей. Далей тав. **Недзлек** спыняецца на радзе ўнутрыпартыйных пытанняў.

Затым слова атрымлівае тав. **Альбіно** (компартыя Паругаліі). Эканамічны крызіс не пашкалаваў Паругаліі. Пераплёўшыся з аграрным, прамысловы крызіс адзёйнічае далейшай радыкалізацыі працоўных, якія пад кіраўніцтвам компартыі змагаюцца ва ўмовах фашысцкай дыктатуры за захаванне астаткаў дэмакратычных свабод. Лозунгі компартыі карыстаюцца вялікім уплывам у масах: нядаўна фашысты не раз вытаскалі прапламанды, у якіх маскуюцца пад мову і лозунгі комуністаў.

Апошнім на вячэрнім пасяджэнні выступае тав. **Юсуф** (компартыя Палестыны). На гэтым роўна ў 22 гадзіны пасяджэнне закрываецца.

Дзеннік ранішняга пасяджэння 1 жніўня

Ранішняе пасяджэнне адкрываецца ў 10 гадзін раніцы пад старшынствам тав. **Кенгбела**. Тав. **Карл** (КІМ) прысвечвае сваё выступленне барацьбе за моладзь у Германіі.

Германскі фашызм у сваіх ваенных плаках цэнтральнае месца адводзіць моладзі. Ён робіць намаганні, каб заваяваць уплыў сярод моладзі, і таму барацьба компартыі і комсамола за моладзь — гэта адна з асноўных праблем барацьбы за зваржэнне фашысцкай дыктатуры.

Праз усе перашкоды і труднасці ў Германіі ідзе стварэнне адзінага антыфашысцкага фронту моладых працоўных — комуністаў, сацыялістаў, моладзі ўсіх палітычных напрамкаў, усіх, хто гатоў змагацца з фашызмам. Мы хочам — заканчвае тав. **Карл**, — стварыць шырокі юнацкі рух у Германіі, і тады з горадамі мы зможам узяць на сябе імя нашага правадыра тав. **Тэльмана**.

Старшыня прадстаўляе слова члену дэлегацыі компартыі Аўстрыі, былому віднаму сацыял-дэмакрату тав. **Відэну**. Калі ён узыходзіць на трыбуну, увесь кангрэс сустракае яго апладысментамі. Усхваляваная прамова тав. **Відэна** пачынаецца словамі:

— Яшчэ два гады назад я ў якасці сацыял-дэмакратычнага актывіста змагаўся на рабочых сходках супроць компартыі. Сёння я выступаю тут перад кангрэсам Комінтэрна як комуніст.

Зноў і зноў апладыруе зал, калі прамоўца гаворыць: нас напаўняе спакойная сіла, сталёвая упэ-

ненасць, бо мы належым да вялікай, гранітай партыі, палітыку якой мы безагаворчна падтрымліваем.

Мы павіны пераклочыць, — гаворыць прамоўца, — на наш бок тва сілы, якія стварылі масавую сацыял-дэмакратычную партыю Аўстрыі. Пад прамавым апладысментам тав. **Відэна** заканчвае сваю прамову заявай аб тым, што калі «ў апошнія гады мы, быўшыя тады сацыял-дэмакратамі, былі ахвачаны прадчуваннем паражэння, то сёння мы, стаўшыя комуністамі, напоўнены упэўненасцю ў перамозе».

На трыбуне змяняюць адзін другога тав. **Коразетс** (компартыя ЗША), тав. **Леонардо** (компартыя Філіпінаў), тав. **Рэне** (компартыя Калумбіі), украінец тав. **Сыравы** (компартыя Чэхаславакіі). Прамоўны гэтых таварышоў аб'яднала агульная тэма: барацьба супроць гнёту капітала, барацьба за нацыянальнае вызваленне.

Пасля 15-мінутнага перапынку першым выступае тав. **Назім-Тамін** (компартыя Ірака). Яго змяняе тав. **Функ** (компартыя Германіі) які расказвае аб практыцы барацьбы за адзіны фронт, правядзенай германскай комуністычнай партыяй у глыбокім падполлі гітлераўскага фашызма.

Спрэчкі па дакладу тав. **Піка** закончыліся на ранішнім пасяджэнні 1 жніўня выступленнямі т.т. **Біна** (компартыя Ірана) **Люсьена** (компартыя Алжыра), **Ленуара** (компартыя Егіпта) і **Кольгэра** (компартыя Туніса).

(БЕЛТА).

АБ ЗРЫВЕ ПАРЫХОТКУ! КАРРАУ МЕРШЧЫКАУ ПА АСПАВІЧКАМУ РАЁНУ
Германскія военныя пастаўкі Абісініі
Закрываўся ўсесаюзны злёт юных авіямадэлістаў

рабдзе ва Францыі», што «рэвалюцыі — гэта лакаматывы гісторыі». Па графіку Маркса лакаматыў гісторыі паставілі на рэйкі і павялі наперад Ленін і Сталін. Волягі рэвалюцыі прарочылі нашаму лакаматыву аварыі, палохалі цяжкім профілем пудзі, крутымі спускамі і труднымі пад'ёмамі. Але мы здолелі правесці лакаматыў рэвалюцыі праз усе павароты і крывыя таму, што ў нас былі вялікія машыністы, умелыя вестці лакаматыў гісторыі. Мы перамаглі таму, што ў спаранай брыгадзе нашага лакаматыва машыністамі былі вялікія Ленін і Сталін. (Бурныя апладысменты).

Машыніст рэвалюцыі ўважліва сачыў за тым, каб на шляху не было перакосаў управа і ўлева. Ён выкідаў гнілыя шпалы і нягодныя рэйкі — справы і «левых» апартуністаў і трацкістаў, вызваляў пудзі ад усякіх перашкод, выпраўляў земляное палатно, ліквідаваў баласныя карыты. Машыніст вялікага лакаматыва павёў наш лакаматыў без аварыі і крушэнняў да станцыі назначэння, да пабудовы сацыялізма ў нашай краіне. (Бурныя авацыі).

Вялікая бяда чыгуначнікаў — разрывы паяздоў. Яны бываюць ад няўмелага кіравання, ад дрэннага тармажэння, ад няправільнага спуску, асабліва на паваротах, на крывых. Наш вялікі машыніст — Сталін умее вестці поезд без штуршкоў і разрываў, без выціскання вагонаў, спакойна, уцёўлена праводзячы яго на крывых, на паваротах.

Машыніст сацыялістычнага будаўніцтва — Сталін цвёрда вывучыў і вельмі добра ведае, не ў прыклад многім нашым машыністам, цягавыя разлікі свайго непераможнага лакаматыва, ведае сілы супраціўлення ад «штуршкоў на стыках», сілы супраціўлення «павяртаннага асяроддзя». Ён удакладняў і развіваў гэтыя разлікі, даныя Марксам, Энгельсам і Леніным, і не дапускаў разрываў пезда, забяспечваючы сапраўдную моцную спэлку «вагонаў» рознай канструкцыі, рознай грузапад'ёмнасці, «вагонаў» пралетарскага горада і савецкай вёскі. Тым самым ён забяспечыў непарушны саюз рабочага класа і працоўнага сялянства. (Бурныя апладысменты).

Наш машыніст правільна набіраў і набірае скорасць, разгон, каб узняць трудныя пад'ёмы.

Ён асцярожна вёў і вядзе поезд сацыялістычнага будаўніцтва на крутых спусках і забяспечыў, у адпаведнасць пакуль ад нас, чыгуначнікаў, безаварыйнае працоўнае пезда.

Пры гэтым фарсіроўка катла, тэхнічная і ўчастковая скорасць лакаматыва рэвалюцыі куды вышэй нашай чыгуначнай. (Ажыўленне ў зале). Машыніст нашага вялікага лакаматыва не толькі цвёр-

акуратна па графіку, як працуе і вядзе ўперад поезд нашай рэвалюцыі наш першы машыніст тав. Сталін. (Бурныя апладысменты).

Лазар Майсеевіч гаворыць аб тым, што першыя поспехі, якія дасягнуты транспартам, глумачацца ўвагай Цэнтральнага Камітэта партыі і тав. Сталіна да кожнага пытання работы чыгунак.

У нас яшчэ многа недахопаў. Не глядзячы на поспехі, транспарт яшчэ адстае ад патрэбнасцей краіны, але я думаю, што вы даце мне права. — гаворыць тав. Кагановіч, — сказаць тут партыі, ураду і тав. Сталіну:

«Чыгуначнікі, партыйныя і беспартыйныя, будучы з гонарам выконваць паставленую перад імі задачу палцягнуць транспарт да ўзроўню патрабаванняў прамысловасці, абароны і ўсёй народнай гаспадаркі, здолеець па-большавіцку мабілізаваць увесь чыгуначны калектыў, агуртаваць чыгуначныя кадры і рушыць наш лакаматыў. Наперад — да перамогі! Я падмаю першы тост за таго, хто сваім кіраўніцтвам аблягчае нам перамогу, за здароўе нашага друга, правядыра і вастаўніка, нашага Сталіна».

Бясконцымі авацыямі, воклічамі: «Няхай жыве першы машыніст Савецкага Саюза, любімы т. Сталін!» — аджавае зал на словы тав. Кагановіча. Нарком транспарта вітае ў сваіх наступных тостах кіраўнікоў савецкага ўрада тт. Калініна і Молатава, якія ўважліва адносяцца да транспарта і дапамагаюць работнікам чыгуначнага транспарта. Ён вітае народнага камісара цяжкай прамысловасці тав. **Орджанікідзе**, які ўзбройвае транспарт яго тэхнічнымі сродкамі; рабоча-сялянскую Чырвоную армію, якая з'яўляецца родным братам транспарта і ў якой чыгуначнікі абучаюцца дысцыпліне і аўладанню складанай тэхнікай, і яе правядыра тав. **Варашылава**; старэйшага пралетарыя, кіраўніка савецкага будаўніцтва намесніка старшыні Соўнаркома тав. **Чубара**; нарком развіваючайся з дня ў дзень харчовай прамысловасці тав. **Міняйна**.

Пад гром апладысmentaў, доўга незмаўкаючыя авацыі, пачынае сваё слова тав. Сталін.

Ён гаворыць аб рашаючым значэнні чыгуначнага транспарта для існавання і развіцця такой велізарнай па размерах свайёй тэрыторыі дзяржавы, як наша савецкая дзяржава. Ён гаворыць, што існаванне і развіццё нашай дзяржавы, якая перавышае сваімі размерамі любую дзяржаву свету, у тым ліку і Англію з яе калоніямі (не лічачы дамініёнаў), — нямыслима без наладжанага чыгуначнага транспарта, які звязвае велізарныя вобласці нашай краіны ў адно дзяржаўнае палае.

Ён гаворыць, што развіццё на-

частак, усіх работнікаў у механізме транспарта — гэта і будзе сапраўднай, большавіцкай дысцыпліна.

Тав. Сталін гаворыць аб поспехах транспарта і недахопах яго работы, якія неабходна ўскрываць пры дапамозе смелай і рашучай самакрытыкі. Без крытыкі іскі наперад неўста. Гэта іскіна — чыста і празрыста, як чыста і празрыста крынічная вада. Ён гаворыць аб той самакрытыцы, якой заўсёды вучыў нас Ленін, крытыкаваць адкрыта, часна, да канца, як належыць рэвалюцыянеру, ускрываць язвы нашай работы, не баяцца крытыкі, а пайсці ёй на сустрэчу, не замазваць недахопаў, прыслухоўвацца да голасу ўсіх работнікаў, не толькі вучыць работнікаў, але і вучыцца ў іх. Крытыка і самакрытыка — ключ, пры дапамозе якога мы ўскрываем і ўстраляем недахопы сацыялістычнага будаўніцтва і ідзе наперад. У гэтым сакрэт нашага прагрэсу.

Тав. Сталін гаворыць далей: поспехі транспарта несумненны, мы не збіраемся іх скрываць. Нам не патрэбна фальшывая скромнасць. Дасягненні нашы немалыя. З 56 тысяч вагонаў сярэдне-сутачнай пагрузкі вы падняліся да 73 тысяч вагонаў. Гэта не мала з пункту гледжання прасоўвання транспарта наперад. Але, таварышы, гэтага яшчэ недастаткова з пункту гледжання патрэбнасці краіны. Трэба дабіцца сярэдне-сутачнай пагрузкі ў 75—80 тыс. вагонаў у дзень.

Дазвольце агаласіць тост за вашы поспехі, якія несумненны і за якія вы заслужылі сапраўдную большавіцкую таварыскую пахвалу. Дазвольце агаласіць тост за тых дасягненні, якіх яшчэ няма ў вас, але якія абавязкова павінны быць, за тое, каб усе вы, ад стралячніка да наркома зрабілі ўсё неабходнае і паднялі транспарт, які ідзе ўжо ўгару, але ідзе яшчэ пакачваючыся, за тое, каб транспарт быў чотка працуючым, спраўна дзействуючым, дэкладным, як добры механізм гадзінніка, канвеерам! За ўсіх вас і за нашага наркома, таварышы!

Тав. Сталін закончыў сваю прамову. У адзіным парыве падняліся ўсе прысутныя і адказалі на пранікнёныя словы правядыра бурнай аваяччэй у яго гонар. Доўга гримелі пад сходамі крэмлёўскага зала апладысменты, воклічы захаплення і радасці.

Тав. Кагановіч з велізарным уздымам выказаў пацуду ўсіх прысутных чыгуначнікаў, заявіўшы ад іх імя тав. Сталіну, членам урада, кіруючым работнікам наркаматаў і Чырвонай арміі, прымаўшым удзел у прыёме, што чыгуначнікі прыкладуць усе сілы і 80 тысяч вагонаў штосутачнай пагрузкі дадуць ва што-б там ні стала ў 1936 годзе. (БЕЛТА).

ца тав. **Кан-Юану** (комуністычная партыя Кітая, гаміданавіцкія раёны). Яго з'яўленне на трыбуне дэлегаты сустракаюць шумнымі і

АБ ЗРЫВЕ ПАДРЫХОТКУ КАДРАУ МЕРШЧЫКАУ ПА АСПАВІЦКАМУ РАЁНУ

І. Астанова / К. К7(6)Б

ЦК адзначае, што ў рэзультате няўважлівых адносін аспавіцкіх арганізацый (РК КП(б)Б, РВК, райаа) да выканання рашэння ЦК КП(б)Б аб падрыхтоўцы кадраў мершчыкаў для работы па землеўпарадкаванню ў сувязі з выдачай калгасам дзяржаўных актаў на вечнае карыстанне зямлёй, — гэта справа па Аспавіцкаму раёну фактычна сарвана, курсы мершчыкаў да гэтага часу яшчэ не скліканы, не глядзячы на тэрмін, устаноўлены ЦК — 5 ліпеня.

Бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Указаць сакратару Аспавіцкага РК КП(б)Б т. Фельдмана на зусім недапушчальныя з яго боку гніла-ліберальныя адносіны да выканання важнейшых дырэктыву

выступіў тав. Юсуф (компартыя Палестыны).

На гэтым роўна ў 22 гадзіны пасяджэнне закрываецца.

ЦК партыі і ўрада па ажыццяўленню сталінскага статута сельгасарцелі. Загадчыку райземадзельца Аспавіцкага раёна т. Хайкіну за зрыў задання партыі і ўрада аб падрыхтоўцы кадраў мершчыкаў паставіць на від.

2. Прапанаваць Аспавіцкаму райкому партыі і райземадзельцу пад асабістую адказнасць т.т. Фельдмана і Хайкіна не пазней 2 жніўня пачаць работу курсаў мершчыкаў, поўнасцю забяспечыўшы выкананне задання ЦК і СНК па гэтым пытанню.

3. Абавязаць тт. Фельдмана і Хайкіна не пазней 7 жніўня спецыяльнай дакладнай паведаміць ЦК КП(б)Б аб выкананні гэтага рашэння.

ДЭЛЕГАЦЫЯ ДЫРЭКТАРОУ ЗАВОДАУ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БУДМАТЭРЫЯЛАУ У т. ВАЛКОВІЧА

29 ліпеня сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч прыняў дэлегацыю дырэктароў заводаў прамысловасці будматэрыялаў, у якой прымалі ўдзел: заг. прамыслова-транспартнага аддзела ЦК КП(б)Б тав. Готфрыд, дырэктар трэста белбудматэрыялаў тав. Бампі, намеснік дырэктара трэста тав. Рубінштэйн, дырэктары цагельняў тт. Богін, Драпкін, Пружынін, Сялцэвіч, Муркін, Пухавічкі, Вабруйнічын, Юшко, Гаранаў, Брандэс, Канечны, Спірыдонаў, Леонаў, дырэктар чарнічнага завода № 2 Асініскі, дырэктар сілікатнага завода тав. Марчанка, дырэктар вапнянага завода «Вярхоўе» тав. Хайкін, дырэктар вапнянага завода «Клімавічы» т. Савельеў.

У дзелавой таварыскай гутарцы, якая прадаўжалася паўтары гадзіны, тав. Валковіч паставіў перад дэлегацыяй рад сур'езнейшых задач, якія стаяць перад прамысловасцю будматэрыялаў, і асабліва падкрэсліў пытанні якасці прадукцыі і расшырэння вытворчасці кровельных матэрыялаў — чарапіцы для горада і ў асабліва для саўгаснага і калгаснага будаўніцтва ўзамен саломенных стрэх.

Тав. Валковіч адзначыў недастатковую ўвагу раду арганізацый і асабліва гаркомаў і райкомаў пар-

тыі да гэтай важнейшай галіны прамысловасці і зусім недапушчальна слабую пастаноўку партыйна-масавай работы сярод рабочых заводаў будматэрыялаў. Тав. Валковіч асабліва падкрэсліў пытанне аб замацаванні і вырощванні кадраў у прамысловасці будматэрыялаў, аб узяцці іх да ўзроўню кадраў астатніх вядучых галін прамысловасці БССР.

Дырэктар трэста тав. Бампі даляжыў тав. Валковічу, што трэст упершыню за цалы рад гадоў выканаў паўгалавы план на 101,9 процантаў, што складае рост к паўгоддзю 1934 г. на 28,6 проц, і запэўніў тав. Валковіча, што к канцу года ўсе заводы трэста выйдучы ў перадавыя.

У сваіх выступленнях дырэктары заводаў тт. Драпкін, Хайкін і іншыя ўказалі на рад сур'езных дасягненняў у культурна-бытавым абслугоўванні рабочых як кватэрамі (замест баракаў) з жалезнымі ложкамі, пасцельнымі прыладамі, радыё, яслямі, душам і канстатавалі рашучае паліпшэнне грамадскага харчавання. У заключэнне дырэктары заводаў запэўнілі тав. Валковіча, што паставленыя партыяй і ўрадам перад прамысловасцю будматэрыялаў задачы будуць поўнасцю выкананы.

Зноў і зноў аплакаваў зал, калі прамоўца гаворыць: нас напаўняе спакойная сіла, сталёвая ўцёў

Германскія ваенныя пастаўкі Абісініі

ВЕНА, 31 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Бухарэста, германскі бамбавоз, які зрабіў пазаччора каля Бухарэста змучаную пасадку, з'яўляецца адным з некалькіх самалётаў, проданых Абісініі.

У Абісінію выехала група германскіх ваенных інструктараў на чале з палкоўнікам генеральнага штаба Штаммам. Яна злучыцца з японскай ваеннай місіяй, якая знаходзіцца ў Адые-Абебе, і створыць групу советнікаў пры абісініскім генштабе пад кіраўніцтвам Штамма. Германскія ваенныя інструктары вязуць пад усякімі іншымі назвамі вялікі груз, які складаецца з горных гармат са снарадамі, агнямётаў і балонаў з атрутным газам.

Заява Мусаліні карэспандэнту англійскай газеты

ЛОНДАН, 31 ліпеня. (БЕЛТА). «Дэйлі экспрэс» надрукавала заяву Мусаліні спецыяльнаму карэспандэнту газеты ў Італіі. Мусаліні ўказаў, што ён ужо скацэнтравваў многа войск і вялікія запасы ваенных матэрыялаў ва ўходнай Афрыцы і гатовы ў выпадку неабходнасці паслаць туды яшчэ больш войск. Абісініскі імператар, — заявіў Мусаліні, — павінен надумаць «аб рызыцы авантур» і прыняць рашэнне з поўным усведамленнем гэтай рызыкі». На запытанне, ці не думае ён, што на яго рашэнні можа аказаць уплыў прыязнае ўмяшанне якой-небудзь іншай дзяржавы, Мусаліні адказаў: «Я разумею, што вы хочаце сказаць: не перакойцеся. Мая апошняя гутарка з Ідэнам не магла пакінуць у яго ніякіх ілюзій у гэтых адносінах».

Затым карэспандэнт указаў на французскія апасенні па поваду таго, што Італія, будучы занята ў Афрыцы, можа аказацца слабай у Еўропе. Мусаліні на гэта адказаў, што такія апасенні не ўгрунтаваны. У верасні, — сказаў Мусаліні, — 300 тысяч салдат будуць размешчаны каля еўрапейскіх граніц Італіі, дзе яны патрэбны. Калі тако патрэбуець акалічнасці, гэта колькасць будзе павялічана да мільёна і яшчэ больш. «Што датычыць Еўропы, — заявіў Мусаліні, — то мне вядомы аматары лавіць рыбу ў мутнай вадзе. У мяне падрыхтавана ўсё, каб прымаць іх, калі яны прыступяць да якога-небудзь са сваіх улюбёных фокусаў».

(компартыя Егіпта) і Гольтэра (компартыя Туніса). (БЕЛТА).

Закрыўся ўсесаюзны злёт юных авіямадэлістаў

МАСКВА, 1 жніўня. (БЕЛТА). Закрыўся VI усесаюзны злёт авіямадэлістаў. У ім прынялі ўдзел звыш 200 юных авіябудаўнікоў прылехаўшых з усіх канцоў Савецкай краіны.

Злёт прадэманстраваў вялікі дасягненні юных канструктараў. Авіямадэліст Зінчэнік (Украіна) устанавіў на злёце новы сусветны рэкорд палёту бліжэвості. Яго мадэль, пушчаная з высотнага старту, праляцела 8,5 км.

Папярочная мадэль канструкцыі Мухоміна, пушчаная ў паветра Шмідтам (Масква), устанавіла новы ўсесаюзны рэкорд, праляцеўшы 97 метраў.

Лепшыя ўдзельнікі злёту прымалі каштоўныя падарункам

У апошнюю мінуту 1 ЖНІЎНЯ ЗА ГРАНІЦАЙ КІТАЙ

ШАНХАЙ, 1 жніўня. (БЕЛТА). Сёння ўся паліцыя прыведзена ў баявую гатоўнасць у сувязі з актываваннем дэма. На вуліцах узмацненыя паліцэйскія пасты і патрулі.

ПОЛЬШЧА

ВАРШАВА, 1 жніўня. (БЕЛТА). У сувязі з чакаемымі сёння дэманстрацыямі, паліцэйскія сілы ў Варшаве прыведзены ў баявую гатоўнасць. Доступ ва ўсе гарадскія сады закрыт. Па горадзе раз'язджаюць шматлікія паліцэйскія патрулі.

Спачванні па поваду катастрофы з падводнай лодкай „Б-3“

Народным камісарыятам па ваенных справах атрыманы выказванні спачування па поваду катастрофы з падводнай лодкай «Б-3» ад пасла Францыі п. Альфана, паверанага ў справах Германіі п. фон-Твардоўскага, паверанага ў справах Італіі п. Берардыс, паверанага ў справах Швецыі п. Фаленіуса, паверанага ў справах Даніі п. Оуф, паверанага ў справах Венгрыі п. дэ-Сіндрэч,

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ тав. ПІКА

ПРАМОВА тав. КАН-СІНА (КОМПАРТЫЯ КІТАЯ)

(Сказана на вячэрнім пасяджэнні 29 ліпеня)

Становішча ў нашай краіне характарызуецца магутным уздымам антыімперыялістычнай барацьбы, гістарычнымі перамогамі Чырвонай арміі і велізарным ростам сіл і ўдзельную камуністычнай партыі. Наша партыя налічвае зараз звыш 400 тысяч членаў, і яна стала сур'ёзнейшым фактарам у палітычным жыцці краіны.

Самыя цяжкія беды абрушыліся на кітайскі народ у выніку грабежніцкай вайны, пачатай японскімі імперыялістамі. Наступленне імперыялістаў і ганебнае здрадніцтва гаміндава высулілі перад нашай партыяй найскладанейшыя і адказнейшыя задачы.

Наша задача перамагаючы ўсе перашкоды, мацаваць народны антыімперыялістычны фронт, згуртаваць сапраўды ўсе антыімперыялістычныя сілы краіны, скарыстоўваючы нават самых няўстойлівых і часовых спадарожнікаў для пераможнай барацьбы з імперыялістамі і іх гаміндаўскімі прыслужнікамі.

Стачачная барацьба кітайскага пролетарыята за апошнія гады набыла велізарны размах. Трэба адзначыць узрастаючую ўпартасць, праўдзю стачачнікамі ў барацьбе, баявы характар стачак, якія ўсё часцей суправаджаюцца сутычкамі з паліцыяй і войскамі.

Мы павінны пакончыць з сектанцтвам у профруху. Наша задача — не ствараць паралельныя профсаюзы, а цэнтр цяжару сваёй работы перанесці ў існуючыя, хоць колькі небудзь масавыя, рабочыя арганізацыі, забяспечваючы адзінства і згуртаванасць пралетарскіх радоў.

Выступленні сялянскіх мас сталі амаль паўсямясячнай з'явай у Кітаі. Сялянскі рух у нашай краіне



VII сусветны кангрэс Камінтэрна. СЛАНСІ (Чэхаславакія).

прамысловай вытворчасці, ажыццяўленню бытавых адносін, росту дэмакратыі нашай партыі ў гэтай галіне асабліва дзейсны на фоне прагрэсу гомінданскага на Чырвонай арміяй на шляху свай праваўладдзя Сичуань, аб'яднанне Кітая, стварэнне магутнай савецкай базы ў Сичуані і паспяховае разгортванне маневранай вайны і кантрастнаўпальных актыўных дзеянняў на працягу апошніх месяцаў — з'яўляецца лепшым сведчаннем правільнасці кіравання партыі.

Абстаноўка, якая быстра мяняецца ў краіне, высула перад партыяй адну складанейшую задачу — перад тварам усіх іспытаў у неспрымальнай барацьбе на два фронты і ў тэорыі і на практыцы партыя загартоўвала, працягвала свае рады. Кам-

П р а м о в а тав. Крумава (компартия Болгарыи)

(Сказана на ранішнім пасяджэнні 30 ліпеня)

Балгарская дэлегацыя лічыць патрэбным падкрэсліць перад кангрэсам велізарную шкоду, прынесеную партыі і рэвалюцыйнаму руху Балгарыі сектанцкім курсам, атрымаўшым верх у частцы партыйнага кіраўніцтва за апошні перыяд, курсам толькі нядаўна пераможаным. З часу VI кангрэса кампартыя Болгарыі, працуючы ва ўмовах глыбокага падполля, дасягнула сур'ёзных поспехаў. Аднак, у выніку сектанцтва ў радах партыйнага кіраўніцтва партыя не здолела ўзначаліць узрастаючага незадавальнення мас і арганізаваць масавы адпор супроць наступлення фашызма. 19 мая 1934 года ў часе ваенна-фашысцкага перавароту партыя прайшла апартуністычную пасіўнасць.

Пасля фашысцкага перавароту 19 мая 1934 года сектанцкае кіраўніцтва, нагнаўшы свае памылкі, абвясціла, што краіна ўвайшла ўжо ў рэвалюцыйны крызіс і што неапраўданай задачай партыі з'яўляецца барацьба за дыктатуру пролетарыята, прычым у якасці адзінага сродку барацьбы была высунута ўсеагульная палітычная стачка. У такіх умовах асабліва востра ўсталя пытанне аб поўнай і канчатковай ліквідацыі ліванскага буржуазна-дэмакратычнага крытызму свай слабаці і памылкі, з дапамогай Выканкома Камінтэрна быстра аднавіць свае сувязі з масамі і ставіць сваёй важнейшай задачай барацьбу супроць ваенна-фашысцкай дыктатуры, за дэмакратычныя правы і свабоды балгарскага працоўнага народу, супроць вайны, за захаванне міру. Кампартыя ўзяла на сябе ініцыятыву стварэння народнага антыфашысцкага фронту, які ахватае ўсе антыфашысцкія партыі і арганізацыі працоўных горада і вёскі. Заключан адзіны фронт з земляробным саюзам.

Соцыял-дэмакратычная партыя над паўстаннем ішоў, таксама дала ініцыятыву стварэння фашысцкага фронту.

ПРАМОВА тав. ДОПЛЕРА (КОМПАРТЫЯ АУСТРЫИ)

(Сказана на вячэрнім пасяджэнні 29 ліпеня)

КП Аўстрыі, не вялікая партыя ў перыяд VI кангрэса, зараз выступае перад VII сусветным кангрэсам як негалеальная масавая партыя, заваяваўшая выдучы ўплыў у радах аўстрыйскага пролетарыята.

Гады, прайшоўшы паміж VI і VII сусветнымі кангрэсамі, суправідаліся буйным пераходам у аўстрыйскім рабочым руху: партыя разбіла апартунізм у сваіх радах, усе больш і больш зжывалочы сектанцтва і ўмацоўваючы сувязь з рабочымі масамі.

У лютым 1934 года буйная соцыял-дэмакратычная партыя — гэты гонар II інтэрнацыянала — развалілася, вера 700 тысяч соцыял-дэмакратаў у іх партыю ў лютаўскія дні была знішчана. У лютаўскія дні камуністы безагварачна ўдзельнічалі ў баявым руху шчыбуўша. Шырокі адзіны фронт, які ахватае цяпер рэвалюцыйны пролетарыят Аўстрыі і можа заўтра ці паслязаўтра прывесці да ўстанавлення таксама і арганізацыйнага адзінства, узнік на барыкадах у лютэйскія дні 1934 года.

Рабочыя зразумелі, што шлях рэфармізму прывёў да фашызма, што соцыял-дэмакратыя аказалася няздольнай абараніць дэмакратычныя свабоды пролетарыята ад фашызма. На гэтай жа аснове адбыўся вялікі гістарычны пералом у ідэалогіі аўстрыйскага пролетарыята, узгадоміўшага, што адзіны шлях да ўлады — гэта шлях большэвікоў. Рабочы клас быў у лютым разбіт, узброеныя баі закончыліся перамогай буржуазіі. Але сіробы фашызма прыцягнуць рабочых, разбіваліся быццам аб непрацікальныя сцены. Рабочыя масы, схлынушы ў бок кампартыі, зразумелі, што крушэнне падарпела толькі партыя рэфармізма, а не марксізм, у краху якога іх прабаваў залепіць фашызм.

Соцыял-дэмакратычныя рабочыя зразумелі досыць стварэння вялікай масавай камуністычнай партыі. У дзесятках мясцовасцей, дзе раней не было камуністаў, пасля



VII сусветны кангрэс Камінтэрна. Тав. ДОПЛЕРА (Францыя).

які праходзіў у верасні 1934 года, адбылася змычка старых партыйных кадраў з новымі — былымі соцыял-дэмакратамі. Пасля лютага ў партыйных арганізацыях былі соцыял-дэмакратычныя рабочыя склалі большасць. Партыя бяспэжна прыцягвала новых партыйных работнікаў да адказнай работы, даручыўшы ім кіраўніцтва партыйнымі арганізацыямі ў мясцовым і акруговым маштабе, прычым кіруючыя органы былі, не глядзячы на негалеальнасць, усюды выбарнымі. У 10 акругах правіцый партыйныя камітэты складаліся на 90 проц. з новых членаў, у Вене — на 70—80 процантаў. 50 проц. членаў ЦК складалі таварышы, прайшоўшы ў партыю толькі пасля лютага.

Цэнтральны орган партыі «Ротэ фан» выходзіць тыражом у 15 тысяч экз. Рэвалюцыйная прэса вырасла з часу партыйнага з'езда з 65 да 135 газет, у тым ліку 17 друкаваных з месячным тыражом у 160 тысяч экз. Мы, аўстрыйскія камуністы, можам заявіць на VII сусветным кангрэсе кіраўніцтву Камінтэрна і бранскім партыям: у

Партыйнае будаўніцтва

АБ ПРАТАКОЛЕ І РАШЭННЯХ ПАРТЫЙНАГА СХОДА

Працікол партыйнага схода — адзін з адказнейшых элементаў «партыйнага гаспадаркі» — важны палітычны дакумент, які павінен быць напісан чотка, ясна і грамадна.

Бязграмаднае пратаколы, нядабайныя адносіны да іх афармлення часта скажаюць думкі выступаючых.

На прыкладзе пратаколаў партыйных арганізацый фабрыкі імя КІМ (Віцебск) мы бачым да чаго прыводзіць такое нядабайнае, нярашлівае афармленне пратакола.

Мы прагледзелі пратакол агульнага схода партарганізацыі фабрыкі імя КІМ ад 27 красавіка. У пачатку пратакола записана колькасць прысутнічаючых камуністаў — 82 чалавекі, а нам вядома, што партарганізацыя налічвае значна больш членаў партыі. Чаму ў пратаколе не ўказаць дзе астатнія, прычыны няяўкі?

На сходзе абгаварваліся рашэнні красавіцкага пленума ЦК КП(б)Б аб перабудове арганізацыйна-партыйнай і палітычна-вытварачай работы. Пытанне вельмі важнае. Значыцца, у пратаколе павінны быць записаны практычныя мерапрыемствы па ажыццяўленню рашэнняў пленума выходзячы з умоў данай партарганізацыі. Гэтага няма.

А з выступленняў у спрэчках, хоць яны і вельмі дэна запісаны, мы бачым, што камуністы падверглі жорсткай крытыцы работу парткома. Але замест абавязнага ўсіх каштоўных прапаноў, якія ўнеслі камуністы ў рашэнні партыйнага схода, мы знаходзім у канцы пратакола такі запіс: «Намеснік сакратара парткома тав. Ульціц зачытае план работы парткома на май—чэрвень месяца». Астаецца не ясным, які лёс крытыкі работы парткома, аб якой гаварылі камуністы, лёс іх прапаноў?

Магло, безумоўна, згарыцца і так, што партком на сваіх пасяджэннях у прысутнасці камуністаў падводзіў вынікі схода і наменці практычныя мерапрыемствы. Мы шукалі іх у пратаколах пасяджэння парткома. Але дарэмна.

Мы не думаем, што партарганізацыя фабрыкі імя КІМ, разбіраючы такое важнае пытанне, зусім не прыняла ніякага рашэння. Магчыма, што на аснове выступленняў камуністаў былі намечаны практычныя мерапрыемствы па перабудове партработы. Але з пратакола гэтага зусім не відаць. Чаму?

макратыя на агульным сходзе ці адзіна з адказнейшых элементаў не.

Перад намі другі пратакол пасяджэння парткома гэтай жа арганізацыі. У парадку дні пытанне аб рабоце ІТР. Мы ўжо не будзем спыняцца на тым, што па гэтым пытанню не камуністы-інтэраўны дакладвалі, а рабіў даклад сам сакратар парткома тав. Крывудін. З пратакола не відаць ці былі спрэчкі ці не. Партком у сваёй часткова адзначыў, што работа срод ІТР арганізавана дрэнна. Чаму дрэнна, хто ў гэтым вінават, як камуністы — члены ІТР выконваюць свае абавязкі як члены партыі — нічога не сказана.

Нядабайныя адносіны да афармлення пратаколаў партыйных сходаў і пасяджэнняў часта прыводзяць да прамога скажэння рашэнняў партарганізацыі, выказванняў і прапаноў камуністаў.

Зусім законна паўстае пытанне аб грамадзкім сакратара-камуністе, які вядзе пратакол. Няправільна падыходзіць да падбору сакратара з меркай характара яго пачырка. Вылучэнне тэхнічнага сакратара — гэта вельмі адназначна справа. Часта некаторыя камуністы разглядаюць абавязкі сакратара як непрыемную нагрэчку. Гэта няправільна.

Сакратаром для выдання пратакола павінен вылучацца ў першую чаргу палітычна граматы камуніст, які-б змог увазіць асноўную думку выступаючых і чотка яе запісаць.

Правільна і чотка записаны думкі выступаючых камуністаў безумоўна дапамогуць у афармленні пастановы, якая ўключае ў сабе калектыўную думку партыйнай арганізацыі.

Сакратар партыйнага схода — адказны і ганаровы абавязак. Гэта, безумоўна, не зніжае адказнасці сакратара парткома за афармленне пратаколаў. Там, дзе неахайна адносяцца да пратаколаў — там не асазналі яшчэ поўнае сэнсу апошніх рашэнняў ЦК партыі аб прывядзенні ў поўны парадак «партыйнага гаспадаркі».

Пасля прапрацоўкі пастаноў пленума Ленінградскага гаркома партыі многія партарганізацыі ўдзяляюць больш увагі падрыхтоўцы партыйнага схода. Яны прыцягваюць дзесяткі камуністаў да складання пастаноў сходаў. Але не ўсюды яшчэ парткомы прыслухоўваюцца да голасу камуністаў.

гасць, прадулімую стачачнікамі ў барацьбе, баявы характар стачак, якія ўсе часцей суправаджаюцца сутычкамі з паліцыяй і войскамі.

Мы павінны пачаць з сектантаў у профрону. Наша задача — не ствараць паралельныя профсаюзы, а цэнтр цяжару сваёй работы перанесці ў існуючыя, хоць колькі небудзь масавыя, рабочыя арганізацыі, забяспечваючы адзінаства і згуртаванасць пролетарскіх радцоў.

Выступленні сялянскіх мас сталі амаль паўсямяснай з'явай у Кітаі. Сялянскі рух у нашай краіне прыняў характар сялянскай вайны, кіруюмай пролетарыятам.

У савецкіх раёнах Кітая наша партыя ажыццявіла рад мерапрыемстваў. Даламагаючы ўздыму сельскай гаспадарні, развідно

савецкай базы ў Сичуані, якое разгортванне маневранай вайны і контрастнальных актыўных дзеянняў на працягу апошніх месяцаў — з'яўляецца лепшым сведчаннем правільнасці кіраўніцтва партыі.

Абстаноўка, якая быстра мяняецца ў краіне, высювала перад партыяй адну асуданейшую задачу за другой. Але наша партыя ўстаяла перад тварам усіх іспытанняў. У неспырыммай барацьбе на два фронты і ў тэорыі і на практыцы партыя загартоўвала, большэвізавала свае рады. Компартыя Кітая не пакладаючы рук, будзе ўперна змагацца, каб стаць дастойнай секцыяй Комуністычнага Інтэрнацыянала. (Бурыя, доўга незмаўчаючыя апладысментамі).

крытыкуючы свае слабасці і памылкі, а даламогай Выканкома Комінтэрна быстра аднаўляе свае сувязі з масамі і ставіць сваёй важнейшай задачай барацьбу супроць ваенна-фашысцкай дыктатуры, за демократычныя правы і свабоды балгарскага працоўнага народа, супроць вайны, за захаванне міру. Компартыя ўзяла на сябе ініцыятыву стварэння народнага антыфашысцкага фронту, які ахватвае ўсе антыфашысцкія партыі і арганізацыі працоўных горада і вёскі. Завочан адзіны фронт з земляробчым саюзам.

Соцыял-дэмакратычная партыя, над паціскам нізоў, таксама дала прынцыповую згоду. Компартыя Балгары стаіць зараз адгаворанымі радамі вакол свайго ЦК.

У надыходзячых баях яна выканае свой доўг рэвалюцыйнага правадыра балгарскіх рабочых і сялян. (Апладысментамі).

кончыліся пераходам у буржуазію. Але сиробы фашызма прыцягнуць рабочых, разбіваліся быццам аб неўраўнаважаныя сцены. Рабочыя масы, схіліўшыся ў бок кампартыі, разумеюць, што крушэнне падарвала толькі партыя рэфармізма, а не марксізм, у краху якога іх прабаваў запэўніць фашызм.

Соцыял-дэмакратычныя рабочыя зразумелі доўг стварэння вялікай масавай комуністычнай партыі. У дзесятках мясцовасцей, дзе раней не было комуністаў, пасля лютата ўзніклі комуністычныя групы. На ініцыятыве комуністаў стварыліся камітэты для аднаўлення свабодных профсаюзаў, штурхунд быў адноўлен у якасці рэвалюцыйнай арганізацыі адзінага фронту. На XII з'ездзе партыі,

складаюцца на 90 проц. з новых членаў, у Вене — на 70—80 процантаў, 50 проц. членаў ЦК складаюць таварышы, прышоўшыя ў партыю толькі пасля лютата.

Цэнтральны орган партыі «Ротэ фанэ» выходзіць тыражом у 15 тысяч экз. Рэвалюцыйная прэса вырасла з часу партыйнага з'езда з 65 да 135 газет, у тым ліку 17 друкаваных з месечным тыражом у 160 тысяч экз. Мы, аўстрыйскія комуністы, можам заявіць на VII сусветным кангрэсе кіраўніцтву Комінтэрна і брацкім партыям: у Аўстрыі няма зараз колькі небудзь значнага кола прыхільнікаў II інтэрнацыянала. Шырокія пролетарскія масы, у тым ліку і слаі, якія яшчэ не далучыліся да кампартыі, бачаць цяпер у асобе Комуністычнага Інтэрнацыянала адзінага вялікага кіраўніка і правадыра сусветнага пролетарыята.

Магло, безумоўна, здарыцца і там, што партком на сваіх паседжаннях у прысутнасці комуністаў падвоўзіць вынікі схода і прымяніць практычныя мерапрыемствы. Мы шукалі іх у пратаколах паседжання парткома. Але дарэмна. Мы не думаем, што партарганізацыя фабрыкі імя КИМ, разбіраючы такое важнае пытанне, зусім не прыняла ніякага рашэння. Магло, што на аснове выступленняў комуністаў былі намечаны практычныя мерапрыемствы па перабудове партработы. Але з пратакола гэтага зусім не відаць. Пытанне астасца не ясным.

У канцы пратакола чытаем: «Старшыня схода — Крывулін». А чаму нічога не сказана аб прэзідыуме? Ці быў выбар прэзідыума, з якога ён склаўся, прозвішчы людзей — нічога няма. А гэта аляюдзей — нічога няма. А гэта аляюдзей і з пратаколу не вядома ці была захавана партыйная дэ-

незалежнасць і там не асазналі яшчэ поўнага сэнсу апошніх рашэнняў ЦК партыі аб прывязненні ў поўны парадак «партыйнай гаспадарні».

Пасля прапрадоўкі пастаноў пленума Ленінградскага гаркома партыі многія партарганізацыі ўдзяляюць больш увагі падрыхтоўцы партыйнага схода. Яны прыцягваюць дзесяткі комуністаў да складання пастаноў сходаў. Але не ўсюды яшчэ парткомы прыслухоўваюцца да галасу комуністаў, які ўносіць свае прапановы, свае ўраўні.

Партыйныя рашэнні, пратаколы партыйных сходаў — гэта важнейшыя палітычныя дакументы. Яны павінны быць складзеныя граматна, згодна з правіламі партыі. Рашэнне павінна быць выкрэтным. Яно павінна ўлічваць сапраўды вострыя пытанні жыцця партыйнай арганізацыі.

УЕРШОН.

Прамова тав. ГАРСІЯ (комуністычная партыя Іспаніі)

(Сказана на ранішнім пасяджэнні 31 ліпеня)

Наша дэлегацыя заяўляе аб сваёй поўнай згодзе з дакладам тав. Піка. Мы запэўняем VII кангрэс Комінтэрна ў тым, што кампартыя Іспаніі стане масавай большэвіцкай партыяй.

У часе прабывання ва ўладзе соцыялістычна-рэспубліканскага ўрада рабочыя чакалі павышэння зарплат, шырокіх свабод. Сяляне чакалі, што падаткі будуць зніжаны, што будзе пакладзены канец расцяўнічству і што памешчыцкія землі будуць эксірапрыяваны і падзелены паміж рабочымі і сялянамі. Бачачы, што ўсе ілюзіі аказаліся дарэмымі, рабочы клас і сялянства зноў падняваюцца на барацьбу, якая з кожным годам прымае ўсё большыя размеры і размах: у 1931 г. было 710 забастовак, у 1933 г. — 1.499 забастовак і ў 1934 годзе праводзіцца цэлы рад масавых забастовак палітычнага характару.

Сярод вялікіх рухаў трэба выдзеліць грандыёзную антыфашысцкую хвалю, паднятую нашай партыяй пасля прыходу Гітлера да ўлады ў Германіі і арышту нашых таварышоў Дэмітравы і Тальмана. Праводзіцца незлічона колькасць забастовак у портах, накіраваных супроць разгрузкі германскіх фашысцкіх параходаў.

У 1934 годзе адбываюцца магутныя палітычныя забастоўкі і масавыя антыфашысцкія выступленні адзінага фронту ў Сарагосе, Мадрыдзе, якія ахапляюць сотні тысяч рабочых, і, нарэшце, усеагульная забастоўка і ўзброеныя баі 5 кастрычніка, якія ператварыліся ў паўстанні ў Астурый, Каталоніі, Мадрыдзе, Віскаі і іншых раёнах.

Наша партыя, якая не заўлялася яшчэ партыяй, якая магла б сваімі ўласнымі сіламі вырашыць становішча прыкладала ўсе на-

практыцы, у момант крызіса ўлады, мы прапанавалі правесці ўсеагульную стачку пратэсту, якая пераходзіла б у стварэнне больш рэакцыйнага публіцысцкага ўрада. Мы прымалі ўдзел у кастрычніскіх баях усюды, дзе масы браліся за зброю, для таго, каб ператварыць гэтыя баі пад кіраўніцтвам комуністаў у шырокае народнае пераможнае паўстанне.

Мы-ж быў удзел кампартыі ў кастрычніскім руху? У Астурый слаўны сідат саветаў мог развіцца на працягу 15 дзён толькі дзякуючы ініцыятыве, мужнасці, рашучасці і гераізму нашых таварышоў і соцыялістычных рабочых, якія знаходзіліся ў першых радах барацьбітоў. Імяна дзякуючы рабоце нашых таварышоў, баі прадаўжаліся да апошняга моманту, нават тады, калі соцыялістычныя правадыры дэзертавалі з камандных пастоў. За кароткі час свайго прабывання ва ўладзе астурыйскія пролетарыят даказаў велізарныя здольнасці арганізацыі кіраўніцтва, якія толькі ў сабе рабочы клас, і ўпісаў бліскучыя старонкі ў кнігу багацейшага вопыту сусветнага рэвалюцыйнага руху. Сотні нашых лепніх таварышоў загінулі, абараняючы сідат саветаў, але сваёй смерцю яны ўкаранілі ў свядомасць пролетарскіх мас Іспаніі ідэю савецкай улады, як адзінага шляху да іх вызвалення. Вось чаму Астурый з'яўляецца гордасцю нашай партыі, нашага Інтэрнацыянала і рэвалюцыйнага ўсяго свету.

Некалькі эпизодаў барацьбы: партыя і камсапол мабілізуюць рабочых Міереса, гэтага важнейшага горна-прамысловага раёна Астурый, дзе пачаўся рух. У першых бітвах быў забіты таварыш Міереса, адзін з найбольшых

баявыя атрэды, якія ўступаюць пазней пераможна ў Овіедо. Першая калона, якая ўвайшла ў сталіцу Астурый, была калонай з Міереса пад камандаваннем аднаго камсамольца і аднаго соцыяліста. У апошнія дні начальнікам калоны астаўся адзін камсамолец. У Трубіі рабочыя захапілі буйны дзяржаўны аружэйны завод. Да барацьбы далучыліся рабочыя ўсіх цехаў завода пад кіраў-



VII сусветны кангрэс Комінтэрна. Тав. СХАЛКЕР (Галандыя).

ніцтвам комуністычнай ячэйкі і заводскага камітэта. Захапіўшы гарматы, рабочыя пачалі бомбардзіроўку Овіедо, каб выбіць адтуль урадавыя сілы. Батальёны стварыўшыся Чырвонай арміі пасля жорсткіх баёў захапілі паравознае дэпо на станцыі Овіедо, аружэйны завод там-жа, забяспечыўшы Чырвоную армію 22 тыс. вінтовак, знойдзеных там. Гарнякі штурмавалі пазіцыі урадавых войск зброяй і дынамітам. У паравозным дэпо быў народным галасаваннем

адозву да рабочых для арганізацыі вытворчасці і снабжэння насельніцтва.

Рэвалюцыя ўстарэжывала ў Астурый. У астатніх-жа раёнах краіны рух ішоў на зніжэнне. У Каталоніі ўрад генералітэта капітуляваў, здаўшыся на мізнець цэнтральнай улады. Астурый асталася адзінай вобласцю прадаўжаўшай барацьбу, што аблягчыла ўрад уцягнуць туды войскі. Сотнямі з'яўляліся добравольцы, каб афарміць сваё жыццё, прыкрыць адступленне. Калі замежны легіён зытаваўся заняць паравознае дэпо ў Овіедо — галоўны штаб рэвалюцыйнага галоўнага штаба рэвалюцыйнага альянсаў.

Ужо створан антыфашысцкі народны блок у агульнаацыянальным маштабе, у які ўваходзіць наступныя партыі: кампартыя і камсапол, федэральная рэспубліканская партыя, радыкал-соцыялістычная партыя, левая рэспубліканская моладзь, аўтаномная федэрацыя табачнікаў, работнікі асветы, усеагульны саюз дзяржаўных служачых, усеагульны саюз рабочых антыфашысцкі фронт і генеральная канфедэрацыя працы.

Мы думаем, што мы праводзім правільную палітыку ў пытаннях адзінага фронту. Мы будзем імкнуцца жыць у нашай партыі ўсе астатні сектантаў і прыкладзем усе намаганні к таму, каб не ўпасці ў правы апартунізм.

Мы рухнем масы на барацьбу за іх патрабаванні, супроць вайны і фашызма і ў абарону Савецкага Саюза. Мы рухнем масы, каб яны пад кіраўніцтвам кампартыі прыншлі да перамогі ў Іспаніі. (Бурыя, доўга не сціхаючыя апладысментамі. Увесь кангрэс стоіць бітае прадстаўнікоў іспанскай кампартыі).

(БЕЛТА).

Мы здольны цяпер даць школе ўсё, што ёй
неабходна (Андрэў)

ДАМО ШКОЛЕ І ШКОЛЬНИКАМ ВЫСОКАЯКАСНЫЯ СШЫТКІ

Якасць шпыткаў, якія ў гэтым годзе атрымаюць вучні, значна лепшая чым у мінулым. Папера святлейшая, лепш глазіравана. На ёй смела можна пісаць з абодвух нянавісных клякс...

Тут ужо справа не ў стандарт. Пералічанымі намі недахопы шпыткавай паперы, як прымаў і тав. Шульгін, у асноўным залежалі ад якасці работы самоў фабрыкі. Тут і дрэнны размераванне яе па сетцы папяровай машыны і т. д. Максімальная цотка адрэгуліроўка валаў у глазіраванай машыне (галадры) надае паперы добры глянд. А гэта даўжэ не заўсёды робіцца.

Гомельская друкарня «Палесдрук», якая атрымае паперу з Добрушы, павінна выпусціць з пачатку навучальнага года (ліставаку і першае паўгоддзе) кам 10 млн. шпыткаў. Пераважна большасць прадукцыі разыходзіцца па БССР. Якасць гэтых шпыткаў, не гаворачы ўжо аб самай паперы, дрэнная. Змест двух процэнтаў шпыткі спываюцца толькі адным, ад чаго вокладкі хутка атрымаюцца. Ні фабрыка «Герой працы», ні «Палесдрук» не выпускаюць шпыткаў з такой лінейкай, якая неабходна для падрыхтоўчых і першых класаў. Дырэктар «Палесдрука» тав. Лойбітлумачыць гэта тым, што ў яна патрэбных валякаў (для самоў т. Хмыля) не турбуецца аб тым, велькі патрэбным, асарціце шпыткаў.

У пераважнай частцы папера нядрэнная, даволі шчыльная з прыемным прыцягваючым гляндцам. Але ёсць і жаўтаватая па колеру з вялікай колькасцю нейкіх шэрых і чорных крапін, раскіданых па лісту, як стада авечак на полі. Ёсць і такая, што калі воўжыш на ёй пальцам, то адчуваеш бугаркі неразмолатай драўніны, якія трэба ўважліва абводзіць пяром, каб яны не выскачлі і не парабілі дзірак. Ёсць узор паперы неадволькавай па шчыльнасці. Калі глядзець праз яе на святло, то ў ёй, як кажуць на мове па-

пернікаў, пмаг «вадзяных хваляў».

Вось гэтыя «хвалі» і хваляюць нашых вучняў і настаўнікаў, бо з'яўляюцца асноўнай прычынай нянавісных клякс...

Якасць шпыткаў, якія ў гэтым годзе атрымаюць вучні, значна лепшая чым у мінулым. Папера святлейшая, лепш глазіравана. На ёй смела можна пісаць з абодвух нянавісных клякс... Тут ужо справа не ў стандарт. Пералічанымі намі недахопы шпыткавай паперы, як прымаў і тав. Шульгін, у асноўным залежалі ад якасці работы самоў фабрыкі. Тут і дрэнны размераванне яе па сетцы папяровай машыны і т. д. Максімальная цотка адрэгуліроўка валаў у глазіраванай машыне (галадры) надае паперы добры глянд. А гэта даўжэ не заўсёды робіцца.

Я. РУБЕНЬКІ.

БЯЗДУШНЫЯ АДНОСІНЫ

Пісьмо сакратара райкома ЛКСМБ

10 чэрвеня захварэў ўточчых трактарнай брыгады № 9, комсамолец Янка Марозаў. Дырэктар Бялініцкай МТС тав. Атахель, не правярыўшы прычыны няўкы Марозава на работу, выносіць 3 ліпеня гэтага года загад, у якім піша: «За самавольны ўход з работы ўточчыка Марозава Янку, яв дэзертыра-прагульшчыка зняць з работы, пазбавіць пасведчаньня трактарыста і інш». А Марозаў быў прэміраван у час веснавой сяўбы. Ён лячыўся ў Магілёве і прыёс бюджетны аб хваробе.

А вось другі факт нячужых адносін Атахеля да людзей. Загадчык нафтабазы, комсамолец тав. Белы, які быў мабілізаван ЦК ЛКСМБ, увесь час адносіўся да работы добрасумленна, яго пасылалі на курсы загадчыкаў нафтабаз пры Наркамземе БССР. І вось Атахель замест дапамогі малалоду загадчыку, якому патрэбна было даць памочніка, піша 19 ліпеня загад аб зьняцці тав. Белы з работы. Загадчыкам назначачыць другі, а Белы пераводзіць памочнікам.

Трэці факт. Шофер-комсамалец Іван Буянаў працуе ў МТС з першага дня яе арганізацыі. Ён аўладаў трактарам, быў брыгадзірам трактарнай брыгады і яго як лепшага трактарыста паслалі на курсы шофераў. Тав. Буянаў працаваў шоферам з 1933 года. Атахель прэміраваў тав. Буянава. Не глядзячы на гэта, загадаў ад 24 чэрвеня ён знімае Буянава з работы.

Атахель груба адносіцца да рабочых, абывае іх рознымі пахабнымі словамі. ЮФФЕ.

АЧЫСЦІЦЬ АПАРАТ БОЛЬНІЦЫ АД ЧУЖАКОЎ

Пісьмо служачага

Апарат Дзяржынскай гарадской больніцы засмечан класавы-варожым элементам.

Так, Нямрасава, старшая медыцынская сястра, паходзіць з кулацкай сям'і. Повар Зайцава — былая кулачка і жонка былога афіцэра царскай арміі. Другая медыцынская сястра Будай — жонка асуджанага на 10 год пазбаўленай волі.

Гэта кампанія сістэматычна раскрадвае большыяныя апараты і залажвае п'янікі.

Вартаўніку больніцы Янкоўскаму Нямрасава пагражае звальненнем за тое, што ён выкрывае іх злыя дзеянні.

ПЕРШЫЯ ДНІ ЖНІВА У СЛУЧЧЫНЕ

У раёне разгарнулася масавая ўборка зэрнавых. На 28 ліпеня зжата каля 1.000 гект. збожжа.

Прыклады ўзорнай барацьбы за скарачаныя тэрміны ўборкі без страт паказвае калгас імя Красіна, Вяліка-Сміўскага сельсовета.

У брыгадах і звеннях разгорнута соцэпаборніцтва. Лепшыя машыніст пятай брыгады Самусевіч Ціхан на сваёй жніварцы зжынае за дзень па 7 гектараў, зусім не стамляючы коней.

Услед за жніваркамі жанчыны вяжучь зжатае збожжа і ставяць у баблі. Як толькі снапы знесены, пушчаюцца конныя граблі і эграбуюцца каласы. На збор каласоў рукамі і ручнымі граблямі мабілізаваны падросьці і дзеці.

Не горш працуе і калгас «Чырвоныя горкі». Машыніст гэтага калгаса Грабенчык Якаў, які працуе на жніварцы ўжо 5 год, зжынае ў дзень па 7,5 гектара. Грабенчык спабарнічае з машыністам калгаса «Чырвоны шлях» тав. Хацёна. Машыны працуюць з зернаўлавіцелямі. Гумны такі, свірны ачышчаны.

Зусім не спяшаюцца з уборкай ўраджаю ў калгасе «Чырвоны бор», Сарагоўскага сельсовета. Тут устанавілі для жніваркі норму ў 3,5 гектара. Парторг калгаса тав. Гурьнічак заяўляе, што больш зжаць нельга. Г. СКУЦНЯ.

Барысаўшчына ўключылася ў конкурс старшынь калгасаў

БАРЫСАЎ. (Мар. «Звязды»). Адбылося аб'яднае пасаджэнне бюро РК КП(б)Б і прэзідыума райвыканкома, на якім былі распрацаваны ўмовы ўсесаюзнага конкурсу на пастаўку дзяржаве выскіакаснага зэрна. Прынята рашэнне аб уключэнні Барысаўскага раёна ў гэты конкурс. Пры раённай газеце «Большэвск Барысаўшчыны» створана раённая конкурсная камісія пад старшынствам старшыні райвыканкома тав. Баранчына, распрацаваў план правядзення конкурсу і рад канкрэтных мерапрыемстваў. 60 калгасных інспектараў якасці забяспечаны лупамі для выяўлення свірновага шкодніка — клішчкі. Рашэнне аб уключэнні ў конкурс дэкларава да ведама ўсіх сельсоветаў і раду калгасаў. У Вяліка-Нежновскім сельсовете абмясцілі спецыяльны пленум сельсовета, дзе распрацаваны ўмовы конкурсу і на спабарніцтва выдзелены лепшыя сельсоветы 16

У брыгадзе Тараса Гарая

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды»).

У зьяне Асаёнак Вольгі 26 ліпеня вытворчай нарады не было. Кожная калгасніца яе зьяна загадзя ведала рашэнне звеннявой: заўтра ў тры з паловай гадзіны раніцы ўсім прысці на поле.

Становішча сапраўды было напружанае. Зьяно Даражковай Пелагеі, з яким спабарнічае зьяно Асаёнак, 26 ліпеня аказалася ўпералдзе на ўборцы жыта на 0,02 гектара. Патрэбна было ва што-б там ні стала не ўступаць прышынства, зьянавага зьяном у часе пасеўнай і падрыхтоўкі да ўборачнай.

Да ўказанага часу ўсе былі ў зборы.

— Дык вось, дзяўчаткі, — сказала Вольга, — нас зьяно Даражковай загнала ў трубу. Мы адстаем на 0,02 гектара. Неабходна за сёнешні дзень дагнаць зьяно Пелагеі.

Закіпела работа. Днём зьяно Асаёнак наведваў брыгадзіра. — Ну, як? — пытае Тарас, — Дагоніце Даражкову?

— Мы ўжо, здаецца, дагналі, — за ўсіх адказала звеннявая. Да вечара думаем нават перагнаць.

27 ліпеня на вытворчай нарадзе брыгады былі падведзены вынікі спабарніцтва за дзень. Тав. Гарай пры напружанай увазе ўсіх удзельнікаў брыгады інфармаваў: усе звенці як па ўборцы жыта, так і ячменю перавыканалі дзённую норму. Зьяно Асаёнак Вольгі, якое ўчора адставала ад зьяна Даражковай Пелагеі, сёння перагнала яго на 0,02 гектара. Тав. Гарай расказаў брыгадзе, якім чынам Вольга дабілася перамогі.

Назаўтра звеннявая Даражкова прымянула вонят Асаёнак Вольгі... І так з дня ў дзень.

Індывідуальнае спабарніцтва — вось што забяспечвае поспех брыгадзе Гарая. Брыгадная наапенгазета паказвае работу літаральна кожнага ўдзельніка брыгады. Асёнава ў рабоце газеты — дэранясе воньку лепшыя і падцяганне адстаючых. Газета выпускаецца тут жа на полі. На запытанне старшыні рэдкалегіі Цыбульскага Фёдаса, ці многа ў яго селькорэў, паследваў адказ: уся брыгада. Сам Тарас Гарай прымае актыўны ўдзел у рабоце наапенгазеты, з'яўляецца членам рэдкалегіі.

— МТС крыху мяне пазьва, — расказавае тав. Гарай, — Прысладі Рэчыца.

Раннюю будзь у — пролетарскім цэнтрам

Грэск. (Па тэлеграфу). Ліпеньскі план паставак дзяржаве будзь

трактарную жніварку, якая з прычыны дрэннага рамонту напрацавала 2 гадзіны і стала. Я не спадохаўся. На вытворчай нарадзе мы рашылі скончыць уборку раней намечанага плана.

Для гэтага ў брыгадзе Гарая былі ўсе ўмовы: сенаўборка была скончана да пачатку ўборкі, інвентар быў у поўнай спраўнасці.

Брыгада прыступіла да ўборкі 24 ліпеня. План ўборкі 56 гектараў жыта, 13 гектараў ячменю, 24 гектараў пшаніцы быў разлічан праўленнем калгаса на 10 дзён. Брыгада Гарая і з гэтым планам не згадзілася і аднагалосна рашыла: ўбраць без малейшых страт усё да каліва за 6 дзён.

Індывідуальнае спабарніцтва, кіраўніцтва брыгадзіра кожным участкам работы забяспечылі ажыццяўленне гэтага рашэння. На 29 ліпеня асталася ўбраць лічаныя гектары...

Ужо зараз брыгада расправадала канкрэтыны план малацьбы і здачы хлеба дзяржаве. Кожны ведае, дзе ён будзе працаваць. Адрамантаваны і прадезінфекаваны свірны, інвентар. Малатарня адрамантавана і агляджана.

— За два дні, — гаворыць Тарас, — мы разлічымся з дзяржавай. Лепшы хлеб, прама з-пад малатарні мы адвезем у дзяржаўныя свірны. Увесь калгас маркуе здаць поўнаасцю хлеб дзяржаве за тры дні.

Паасобныя калгаснікі брыгады вельмі часта запытаюць Тараса: «А што, Тарас, калі наша брыгада, як ініцыятар усебеларускага спабарніцтва, здасць пазіцыі?» На гэта запытанне Тарас ціха, але ўмаўнена адказвае:

— Ну, што-ж! Але я ўмаўнен, што гэтага не здарыцца.

Гарай праў. Брыгада Тараса — гэта моцна спыяны калектыў, які метадамі сапраўднага соцэпаборніцтва і ўдарніцтва заваўвае адну перамогу за другой. У брыгадзе ёсць такія ўдарнікі, як Ляшчынскі Міхась, Цыбульскі Фядот, Цітовіч Тарас, Гарай Наста, Стрыжон Несцер і многа другіх, такіх, таксама, як і брыгадзір — кандыдат на права рапартаваць таварышу Сталіну, — упэўнены ў прышынстве ў спабарніцтве

Г. МАЛІКІН.

Рэчыца.

НА ПОЛІ ІЯМА АПТЭЧКІ

Здалёку звонка льецца песня. Першы дзень як калгас «Хваля», Неглюбокага сельсовета, Свяцілавіцкага раёна, пачаў жніво. На полі працуе 180 жанчын, яны разбіты на дваццаць звеняў. Жнуць жыта, выбіраюць лён. У поле жнеі вышлі як на свята. Яны аправуліся ў летныя квяцістыя панёвы (спадніцы), вышываныя сарочкі.

Дружна ідзе работа. Толькі ў адным месцы група калгасніц нечага прысела. Падыходзім бліжэй і даведваемся, што адна жаня парэзала руку, а забінтаваць іяма чым. Спешна на полі «мабілізуюць рэсурсы». Дастаецца каналак анучыны і ёю забінтаваецца параненае месца. Праз нейкі час зноў паўтараецца такое-ж з'явішча.

На полі знаходзіцца ўточчык, брыгадзір, прыходзіць старшыня калгаса. Але для іх факт перавязкі раны бруднай анучынай здаецца звычайнай справай.

— У нас не было ўказанняў аб тым, каб на полі была аптэчка, — заяўляе старшыня калгаса Мастабаў.

Абураючы факт. Багацейшы ў раёне калгас, калгас, які яшчэ зараз мае каля 1.000 пудоў хлеба мінулага ўраджаю, не мог набыць некалькі 15-рублёвых палыных аптэчак. Свяцілавіцкі раённы адзел аховы здароўя, як вядома, і палыца не прыклаў да ўборачнай кампаніі. У самой Неглюбоцы ёсць доктар і фельчар, але яны ніколі не зацікавіліся тым, што робіцца на полі ў часе жніва.

Свяцілавіцкія раённыя арганізацыі шмат вынеслі прыгожых рэзалюцый аб увазе да чалавека і парад уборачнай праведзена не мала пасяляжэнцаў, нарад, сходаў. Але вось аб аптэчцы на полі звычайна забыліся.

Няма аптэчак на полі ў часе жніва ў многіх калгасах, у многіх раёнах. Наркамату аховы здароўя, раённым адзіелам і калгасам неадкладна трэба выпраціць дапушчаную памылку. У кожнай брыгадзе на полі павінны быць аптэчкі.

Я. П.

ПАЧАЛАСЯ ЗДАЧА ДЗЯРЖАВЕ П'ЯНОСЕМЯ

БАБРУЙСК. (Па тэлеграфу). 30 ліпеня калгас «Свет», Кіраўскага раёна, першым здаў дзяржаве 43 кілаграмі ільносемея добрай якасці.

Сакратар райкома партыі СЫТОУ. Старшыня РКВ Блюмін.

— 0 —

Знатны конях Батойкін



На рагу Комунальнай і Пролетарскай вуліц у Менску эканчываецца пабудова новага жыллёвага пціпавярховага дома. Фото КАПЛІНСКАГА.



ЗАКОННЫ ПРАТЭСТ

(Пісьмо праўлення калгаса)

Сталінскі статут сельскагаспадарчай арцелі гаворыць, што зямлі замацоўваецца за калгасамі навечна. Чыталі мы і ў «Звяздзе» за 12 мая, № 107, аб тым, што ні дзяліць, ні абраваць калгасную зямлю нельга.

Вось таму просім рэдакцыю «Звязды» ўмяшання ў наступную справу.

Увосень 1934 г. у нас арганізавалася калгас «Луч Окцябра» з 30 гаспадарак. Сюды ўваходзілі гаспадаркі пасёлка «Новы Кучыны», Кучынскага сельсовета, і «Брадок», Глухоўскага сельсовета. Праўленне калгаса знаходзілася на тэрыторыі Глухоўскага сельсовета.

Сем калгаснікаў з нашага калгаса перайшлі ў калгас імя Фрунзе, Кучынскага сельсовета. Тры з іх — проста лятуньы, якія пералажыліся з калгаса ў калгас.

Прадуем, спраўляемся і бяз іх, а тут паперка з МТС за подпісам дырэктара Карпенна:

«Прапаную ўсю маёмасць, належачую калгаснікам перайшоўшым у калгас імя Фрунзе, перадаць указанаму калгасу, а таксама падрыхтаваць граніцы зямлі для аднода такавай для калгаса імя Фрунзе».

Атрымалі дырэктарскую паперку і думаем, што ўсё гэта толькі жарты. Прадуем, не здаем тэмпаў. Зямлі аддаваць не збіраемся. Аж тут з'яўляецца да нас сам т. Карпенка і кажа:

«Я ў вас яшчэ адрэжу 9 гектараў сенажаці».

Мы сталі сушыраць. Тав. Шуруба гаворыць:

«Я ў вас яшчэ адрэжу 9 гектараў сенажаці».

Мы сталі сушыраць. Тав. Шуруба гаворыць:

«Я ў вас яшчэ адрэжу 9 гектараў сенажаці».

Мы лічым, што абрэзалі зямлю не па закону і просім дапамогі праз газету «Звязда».

Мы лічым, што абрэзалі зямлю не па закону і просім дапамогі праз газету «Звязда».

Члены праўлення калгаса «Луч Окцябра», Быхаўскага раёна: І. БУГЛЯЕУ, ПРАХАРЦОУ, БУШКЕВІЧ, ЧАХОЎСКІ, К. БАРОЎСКІ.

Ад рэдакцыі. Пісьмо членаў праўлення калгаса «Луч Окцябра» — суразнейшы сігнал аб грубым парушэнні сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі. Галавоўдзяльнік загад КАРПЕНКІ выразна гаворыць аб тым, што гэты адназны кіраўнік МТС нічога не зважае на сталінскім статуте. Ніхто не даў права дырэктару МТС распараджацца калгаснай маёмасцю, як сваёй уласнай, і абраваць калгасную зямлю.

ЯК Я МОЛАДА БЫЛА...

Як я молада была,
Бедавала многа...
Ад сяла і да сяла
Блукала знямога.

Не хапала той зямлі,
Не хапала ежы;
Ні той скваркі хоць калі,
Ні цэлай адзежы.

Бацька гоніць на начлег,
Маці ў двор да пана:
Ні вясёласці, ні ўцех
Ад долі паганай.

А сёння, во, мае
І дзеці і ўнукі —
Кожны ўдзель есць і п'е,
Не ведаюць мукі.

Ці Кастрычнік, ці той Май,
Гонару набралі, —
Ім ядзюб ужо давалі,
Не хочучь паркалію.

Патэфоны граюць ім,
Радзё іграе;
Не было ў жыцці маім
Гэтакага раю.

Як я молада была,
Бедавала многа...
Ад сяла і да сяла
Блукала знямога.

ЯНКА КУПАЛА.

Аршаншчына, Ляўкі.

—○—

Паездка мастакоў

І скульптараў БССР у Маскву

Выстаўка «Выяўленчае мастацтва БССР за 15 год» адкрыецца ў Маскве 6 жніўня. Для правядзення работ, звязанай з выстаўкай, у Маскву выезджае гэтымі днямі група мастакоў, скульптараў і графікаў БССР. У іх ліку т.т. Волкеў, Пэн, Азгур, Груба, Бразер, Ахрэчык, Пашкевіч, Мімін і інш.

Вдзіль таксама намеснік наркома асветы т. Лешчынін, старшыня саюза савецкіх мастакоў т. Арнштэйн, намеснік рэдактара газеты «Літаратура і мастацтва» т. Модэль і прадстаўнікі іншых грамадскіх арганізацый.

—○—

ГУКАВЫ КІНО-ТЕАТР У ХОЦІМСКУ

ХОЦІМСК. Па патрабаванню працоўных Хоцімска, тут пачата пераабсталяванне царквы ў гукавы кіно-театр. Памяшканне карэным чынам пераабсталяецца. На будаўніцтва тэатра і новага парка культуры і адпачынку райвыканком адпусціў 80 тыс. рублёў.

Новы кіно-театр будзе гатоў да 15 гадавіны Оклябрскай рэвалюцыі.

Майстар меткага агню

31 ліпеня выехалі з Менска ў Маскву на ўсеармейскія спаборніцтвы стралкоў лепшыя снайперы Беларускай вайсковай акругі. На гэтых спаборніцтвах ад Беларускай вайсковай акругі будзе прымаць удзел каманда ў складзе 25 чалавек. Сярод выехаўшых — камуніст Цімафей Сцяпанавіч Чарноў, майстар меткага агню.

У нядаўна за-кончыўшыхся спаборніцтвах стралкоў БВА ён заняў 5 першых месц і 2 другіх. Першыя месцы — у практыкаванні з нагана ў супроцьгазе, стральбе з баявой і дробнакалібернай вінтовак; другое месца — у вызначэнні адлегласцей, па стандартнаму віду міжнародных норм стральбы з нагана. Тав. Чарноў па асобных відах стралковага спорту набліжаецца да ўсесаюзнага рэкорда. Так, у стральбе з баявой вінтоўкі на 600 метраў з 100 марчымых ён выбіў 86 ачкоў пры ўсесаюзным рэкордзе 87 ачкоў.

Тав. Чарноў — выхаванец, зараз пам. кам. роты, горадзец Беларускай вайскавой школы імя Калініна. Рапа тав. Чарноў павінуў бацькоўскі дом у вёсцы Грыбачы на Магілёўшчыне. Браты яго пашлі ў Чырвоную армію. Хлопчыка пацягнула ў горад. Ён сустраўся з беспрытульнымі, і з імі ў яшчыках пад вагонамі, на дахах вагонаў скалясіў удоўж і ўпонара аграмадных прасторы нашай неабсяжнай зямлі. Яго затрымалі праз доўгі час у Ленінградскай вобласці і з таго часу яго жыццё пашло шляхам рабочага фабрыкі «Красный фарфорист».

Паездка гаспадарнікаў БССР за граніцу

Дырэктар менскага машынабудавальнага завода імя Варашылава тав. Шоўкаў выезджае ў бліжэйшыя дні ў камандыроўку ў Амеры-

У Чырвонай арміі тав. Чарноў прайшоў дасканалую школу вучобы, тут ён быў прынят у камсамол, а затым — Беларускай вайскавой школе імя Калініна — у партыю. Будучы курсантам, тав. Чарноў моцна палюбіў стралковы спорт. Праходзячы тэарэтычны курс, ён са дня ў дзень правяраў свае веды і ўжываў іх на практыцы ў стральбе. Ён настойліва прывіваў сабе меткасць вока, умацоўваў свае рукі штотдзенымі фізкультурнымі практыкаваннямі, прывучаў сябе хутка вызначаць дыстанцыі і цільна вывучаў кожную памылку, каб яе выправіць.

Ужо ў 1930 г., пасля першага году вучобы ў вайскавой школе, т. Чарноў у стральбе з нагана заняў першынства ў гарнізонных, а затым і акруговых спаборніцтвах БВА. У 1932 г. ён заняў рад першых месц ва ўсеармейскіх спаборніцтвах.

Тав. Чарноў гаварыцца тым, што ён выхаванец Беларускай вайскавой школы, што са сцен гэтай школы вышлі майстры стралковага спорту, баявыя камандзіры тт. Міхінаў і Цішневіч. Тав. Чарноў — выкладчык школы — горды і тым, што ён выходзіць новыя кадры снайпераў — такіх ударнікаў вучобы, як курсанты тт. Пшанічны, Гарадноў, Шматкоў.

Аднаўляючыся з камандай снайпераў у Маскву, Цімафей Сцяпанавіч Чарноў цвёрда ўвяснен у тым, што ён высока будзе трымаць снайперскі сцяг БВА. Сцяг нашай слаўнай Чырвонай арміі, якая яго выхавала.



Тав. Чарноў.

Белторфпрамсаюз выканаў план торфаздабычы

На 1 жніўня па сістэме Белторфпрамсаюза здабыта торфу 420 тыс. тон пры заданні ў 417,5 тыс. тон. Сезонны план выканан на 100,6 процантаў.

Старшыня прэзідыума Белторфпрамсаюза СЛАВІН. Парторг ПЕСКІН.

—○—

Цяжарныя жанчыны не вызваляюцца ад работы

ПРАПОЎСК. (Кар. «Звядзі»). У калгасе «Праўда», Гіжэнскага сельсавета, груба парушаецца сталінскі статут сельсагаспадарчай арцелі.

Цяжарныя жанчыны не вызваляюцца ад работы. Калгасніцы Ульяна Гарбачова і Белыхонава Вера на апошнім месяцы цяжарнасці працуюць на самых цяжкіх работах.

Быў такі выпадак, калі цяжарная калгасніца Рыніна Антонава разліла на другі дзень пасля таго, як працавала на ачучванні бульбы.

М. ВІШНЕУСКІ.

—○—

Эстафета імя Серго Орджанікідзе

Для забеспячэння бесперабойнай работы ільноцерабільных машын і аказання практычнай дапамогі калгасам, саўгасам і МТС у часе ўборкі ільну, Любарэцкі завод машынабудавальніцтва француж прывесці эстафету імя Серго Орджанікідзе.

Апрача тых брыгад, якія ўжо працуюць у калгасах і МТС Савецкага Саюза, у тым ліку ў БССР 8 чалавек, арганізавана дадаткова 8 брыгад з 60 кваліфікаваных рабочых. У калгасах, саўгасах і МТС Савецкай Беларусі будзе працаваць брыгада з 15 чалавек, на чале з намеснікам дырэктара завода тав. Ганус.

Чэрвеньскі пленум ЦК ВКП(б) абавязваў прывесці сёлета перабыццё ільну на працягу не больш 7—10 дзён. Для таго, каб своечасова і без страт убраць вялікі ўраджай ільну, неабходна, побач з ручным церабленнем, паўнаццою скарываць ільноцерабільныя машыны.

Эстафета імя Орджанікідзе мае вялікае значэнне. Трэба стварыць ўсе ўмовы для паспяховай работы майстроў Любарэцкага завода.



Удзельнікі парашутных прыжкоў 1 жніўня г. г. (злева направа): т. т. КАЛІТА, КАЗЛОУСКІ, АРГАСАВА (Кіраўніцтва сувязі).

ПЯЦІДЗЕСЯТЫ ПРЫЖОК ПАРАШУТЫСТА ГЛАДКАГА

Менскі аэраклуб імя Молакава рыхтуецца да ўсебеларускага свята парашутыстаў, якое адбудзецца 12 жніўня. На аэрадроме ідуць вучэбныя прыжкі маладых парашутыстаў.

Учора з вышыні 600 метраў з самалёта, які вёў Гладкі, прыгала Казлоўскі Нікалай, Аргасова Таццяна, Каліта Ніна і Жызнеўскі Міхаіл. Усе яны рабілі ўчора па другому прыжку. Заняткі прайшлі добра. Маладымі парашутыстамі і лжу.

парашутыстамі/заданні выкананы добра.

У заключэнне парашутных прыжкоў з самалёта, які вёў лётчык Паляводаў, з вышыні 1.700 метраў прыгнуў лётчык, інструктар парашутнага спорту тав. Гладкі. Ён зрабіў зацяжны прыжок. У свабодным палёце ён знаходзіўся 14 секунд. Прыземленне было добрае. Учарашні прыжок тав. Гладкага быў пяцідзесяты па ліку.

—○—

ПАРАШУТЫЗМ — МАСАВЫ ЛЮБІМЫ СПОРТ СОВЕЦКАЙ МОЛАДЗІ

Гутарка з майстрамі парашутызма т. т. М. Забеліным і Нінай Камневай

Майстры парашутызма СССР ордэнаносцы тт. М. Забелін і Ніна Камнева ў гутарцы з карэспандэнтам «Звядзі» сказалі:

— Парашутны спорт у СССР зрабіўся сапраўды масавым і любімым спортам нашай пролетарскай моладзі. Ужо тысячы і дзсяткі тысяч маладых людзей, у тым ліку і дзяўчат, робяць прыжкі з самалётаў. Парашутызм выпрацоўвае у нашай моладзі абаронцаў і будаўнікоў першай у свеце краіны сацыялізма, мужнасць, смеласць, бязмежную любоў да сваёй радзімы.

Мы прапаві ўжо аўдалі ўсім сусветнымі рэкордамі па парашутызму, але з кожным годам дабіваемся ўсё большых і большых рэзультатаў. Гэтых рэзультатаў мы дасягнулі толькі дзякуючы выключнай увазе і кіраўніцтву нашай партыі і асабіста правалыра

нашай партыі і сусветнага пролетарыята тав. Сталіна.

У ордэнаноснай БССР парашутным прыжком аўдалі ўжо сотні маладых людзей і гатовы да прыжка сотні і тысячы.

Мы ўшэўнены, што пры той увазе, якую аддаюць развіццю парашутызма ЦК ВКП(б) і той велізарнай цязе да парашутнага прыжка з боку моладзі, гэта справа хутка рушыцца наперад.

Мы вельмі шкадуем, што нам не ўдалося з-за дрэннага надвор'я прыняць удзел 30 ліпеня ў парашутным свяце сталіцы ордэнаноснай Беларусі. Гэтымі днямі мы сустранемся з беларускімі парашутыстамі на першым усесаюзным злёце парашутыстаў у Маскве і абяцаем пасля злёта прыехаць для ўдзелу ў вяршым парашутным свяце ў канцы жніўня.

УДАСКАНАЛЕННЯ ТАЧКА

Інжынер Магілёўскага камуніста т. А. В. Мімін удаканаляў ручную тачку па перавозцы сінтэчных грузаў, якая значна прасцей у машынай звычайнай.

Галоўнае ў правядзеным удаканаленні гэта тое, што адначасова павялічэннем грузапад'ёмнасці тачкі аблегчаецца праца рабочага. Увесь цяжар груза перадаецца на кола. Новая тачка ў два разы дашаваў звычайнай і можа працаваць значна больш часу. Работы таксама аблегчаюцца.

Удаканаленне мае вялікае значэнне на нашых будоўнях, дзе ўжыванне не дасць ніякіх вытворчых эфектаў і звязаных сродкаў.

—○—

ПРАФ. МЕШЧЭРАКОУ У МЕНСКУ

У Менск прыехаў з Масквы вядомы рэдактар Малой Савецкай Эцыклапедыі і намеснік дырэктара ўсесаюзнага энцыклапедычнага інстытута праф. Мешчэракоў.

Праф. Мешчэракоў прымае асабісты ўдзел у стварэнні Беларускай Савецкай Эцыклапедыі.

—○—

Вольны продаж газу

Па ўсёй БССР адменен раней наваўшы продаж газу па картах. Вольны продаж газу па Менску зчынаецца з 2-га жніўня. У аднаго кілаграма будзе прадавацца тры літры газу, у Гомелі і Віцебску — літвы, Магілёве, Барысаве, Опцы, Добрушы, Полацку, Рэчыцы і Мінску — 1,5 літра і па аднаму літву ва ўсіх астатніх раёнах.

Літр газу будзе прадавацца па 47 кап. Для продажу газу ў Менску абсталявана больш 10 працэнтаў аэрадромнага апарату раёнаў, гандаль газам па гораду. (ВБТА)

—○—

Усебеларускія шахматна-шашачныя турніры па саюзу спяжыўнааператараў

З 27 па 30 ліпеня ў Менску лі правядзены турніры па шахматах і шашках па саюзу спяжыўнааператараў. Гэтыя турніры з'яўляюцца борацкімі да ўсесаюзных спаборніцтваў па саюзу, якія адбудуцца ў жніўні ў Маскве.

Самыя турніры ў Менску праведзены арганізавана, але аб'ява падрыхтоўчай работы прывяла да таго, што ўсебеларускія спаборніцтвы па такому значнаму саюзу як саюз спяжыўнааператараў, не прадстаўлены толькі ў іграх і шахматах і шашках толькі ў будынках гарадоў—Менска, Гомеля і Віцебска.

Па шахматах, выйграшы ўсе тры + 4 з 4, заняў першае месца т. Малец (Гомель), другое месца т. Штэйн М. (Менск) + 3 з 4. Па шашках першае і другое месца падзялілі В. Насперскі (Менск) і Хрэпуніч (Віцебск) па 3 з 6, выйграў ўсе партыі, а перамогай сабой сыгралі ўнічыю.

Адказны рэдактар Н. СТЭПАН

ГУНАВЫ КІНО-ТЭАТР У ХОЦІМСКУ

ХОЦІМСК. На патрабаванню працоўных Хоцімска, тут пачата пераабсталяванне царквы ў гунавы кіно-тэатр. Памышканне караннем чынам пераабладчэння. На будаўніцтва тэатра і новага парка культуры і адпачынку райвыканком адпусціў 80 тыс. рублёў.

Новы кіно-тэатр будзе гатоў да 18 гадавіны Окцябрскай рэвалюцыі.

вобласці і з таго часу ажыццяўляюць пашло пляхам рабочага фабрыкі «Красный фарфорист».

трымаць свайперкі спят БВА. Сячг нашай слаўнай Чырвонай арміі, якая яго выхавала.

ляне ільну, неабходна, побач з ручным перабленнем, поўнаасцю скарыстаць ільнотрабальныя машыны.

Эстафета імя Олжанікідзе мае вялікае значэнне. Трэба стварыць ўсе ўмовы для паспяховай работы майстроў Любарэцкага завода.

Мы вялікі шкадуем, што нам не ўдалося з-за дрэннага надвор'я прыняць удзел 30 ліпеня ў парашутным свяце стаціцы арлеанскай Беларусі. Гэтымі днямі мы сустранемся з беларускімі парашутыстамі на першым усесаюзным злёце парашутыстаў у Маскве і аб'яжаем пасля злёта прыехаць для ўдзелу ў нашым парашутным свяце ў канцы жніўня.

Мы вялікі шкадуем, што нам не ўдалося з-за дрэннага надвор'я прыняць удзел 30 ліпеня ў парашутным свяце стаціцы арлеанскай Беларусі. Гэтымі днямі мы сустранемся з беларускімі парашутыстамі на першым усесаюзным злёце парашутыстаў у Маскве і аб'яжаем пасля злёта прыехаць для ўдзелу ў нашым парашутным свяце ў канцы жніўня.

Пашахматах, выйграўшы 70 пераможцаў тымі + 4 в 4, заняў першае месца т. Малец (Гомель). Другое месца т. Штэйн М. (Менск) + 3 в 4. На шахках першае і другое месца падзялілі В. Касперскі (Менск) і Хрэпунюч (Віцебск) па 3 в 6, выйграўшы ўсе партыі, а перамогай сабой сыгралі ўнічыю.

Адказны рэдактар Н. СТЭРН

Паездка гаспадарнікаў БССР за граніцу

Дырэктар менскага машынабудавальнага завода імя Варашылава тав. Шоўкаў выязджае ў бліжэйшыя дні ў камандыроўку ў Амерыку. Тав. Шоўкаў прабудзе ў Амерыцы тры месяцы і азнаёміцца з работай буйнейшых машынабудавальнічых заводаў.

ПАМЯШКАННЕ ВЛТ—1

Беларускі дзяржаўны тэатр

ОПЕРЫ І БАЛЕТА

Ваўтра, 3 жніўня,

ОПЕРА ПІКАВАЯ ДАМА

Пачатак у 8 гадзін 30 хвілін.

Білеты ў рабочай касе з 11 да 21 з 4 да 6 гадзін.

Прымяюцца заяўкі на калектыўныя плакаты (св. свідкі).

Гукавы мастацкі фільм

ТРЫ ТАВАРЫШЫ

Гукавы мастацкі фільм

Песня аб шчасці

Дзіцячы кіно-тэатр (памышк. кіно-пралетарый)

ГАРМОНЬ

Замежны фільм

Дзяўчына з цырка

5-ты ЦЫКЛ ПРАГРАМЫ

НКА БССР („УЦЭМП“) **ДЗЯРЖЦЫРК** (адд. „Профінтэр“) тэл. 24-171.

2, 3, 4, 5, 6 і 7 жніўня

новы склад трупы | 10—новых нумароў 10—

Гастролі паездніка **Паўла ЕСІНОУСНАГА**

групавая язда 4—наезднікі—4 П. Ес коўскі, Ізабела, Людміла, Осман-Бэк Аджамныя трупы! Прыгожае відовішча.

2 СТЕПЛО 2 Славныя апра. ты.	2— БЛЮМІНГ —2 дэпшыя снайперы.	Трыб—Югавы—Трыб акрабачны зюнд
ЭРЛАНІ 4 труп пад вушалам шыр а.	СІУ-ЛІ Еўрапейскі востмст эквілібрыстыка і жанглі-раванне.	Артыст маскоўскай эстрады
САЛІМ Шорскі армст дэпшыя апрабандыст.	2— НАІМ —2 эквілібрыстычны акт.	Пётр Угрумаў юмар, сатыра, фельетоны, куплеты.

Трыб—Рафазьп—Трыб
вышэйшыя дэканацы ў вобласці беларуса.

Анна Южына
з яе групай дрэ-раваных конай.

і рад іншых нумароў.

Пачатак роўна 8 гадзін | Дзеці да 16 год | Білеты прадаюцца ў рабочай ка-
ў 9 гадзін | на вячэрняй па- | се з 11 да 2 г. і ад 4 да 6 г. у касе
кавы не далуска і па | цырка ад 12 да 2 і ад 6 г веч.

МЕНГАРТОП ПАВЕДАМЛЯЕ, што з 1 жніўня 1935 года пачынаецца

АБМЕН ПАЛІУНЫХ КНІЖАК на новыя

Абмен правага і левага ЖАНК'ы і домысла ніччэ. Спэцыялы, якіе жы-
ваюць у прыватных дамах, абменьваюць кніжкі.

Пры аб'еме паліўных кніжак неабходна прадставіць старую паліўную кніжку, дачэную кніжку і пажарную кніжку.

Абмен паліўных кніжак праводзіцца ў наступным парадку:

з 1 па 5 жніўня пражываючых па вуліцах з назвамі на літары А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К,
з 7 па 11 жніўня—на літары Л, М, Н, О, П,
з 13 па 17 жніўня—на літары Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Ф, Э, Я.

Абмен паліўных кніжак установам праводзіцца з 1 жніўня, водпуск дроў па старых кніжках з 1 жніўня **СПЫНЯЕЦЦА.**

Абмен кніжак праводзіцца ў памяшканні ГАРТОПА—вул. КАЛІНІНА, 5, з 5 да 10 гадз. веч. а.

Даведкі па тэл. 25—785. **МЕНГАРТОП.**

Менскі гарадскі совет даводзіць да ведама арганізацый, устаноў і ўсіх грамадзян, што з 2 жніўня г. г. у памяшканні горсовета—пакоем № 12 (II-гі паверх)—арганізуецца

ВЫСТАУКА ПРАКЕТНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ на планіроўцы гор. Менска

для шырокага прагляду пролетарскай грамадскасцю.

Выстаўка адкрыта штодзённа з 6 да 10 г. веч.

Менскі горсовет.

ГОМЕЛЬСКІ ЗОАТЭХНІЧНЫ ТЭХНІКУМ абвясчае

НАБОР СТУДЭНТАЎ

на 1-шы курс у колькасці 60 чал., на 2-гі курс — 20 чал.

У тэхнікум прымаюцца працоўныя і іх дзеці ва ўзросце ад 16 да 30 год з падрыхтоўкай: на першы курс — у аб'ёме сямігодкі, на другі курс — у аб'ёме 9-годкі.

Тэхнікум рыхтуе зоатэхнікаў сярэдняй кваліфікацыі для работы сацыялістычнай сельскай гаспадарцы ў якасці памочніка старэйшага агранома-зоатэхніка. Тэрмін навучання 3 1/2 гады.

Тэхнікум забяспечвае студэнтаў стипендыяй на 1-м курсе ад 1 да 70 руб. на пасяховасці, інтэрнатам, ложкам, матрацам і спальнай вай.

Да заявы патрэбна прыклашці абавязкова ў арыгіналах наступныя дакументы: аб узросце (метрыку), аб сапраходжанні, аб адсутнасці адносін да вайскавай павіннасці, аб адароўі.

Дакументы палавашь па адрасу: г. Гомель, саўгас Брылёў, тэхнікуму.

Іспыты па грамадазнаўству, беларускай мове, матэматыцы, фізіцы і хіміі з 15 па 20 жніўня 1935 г.

Пачатак заняткаў з 1 верасня 1935 г.

ДЫРЭКЦЫЯ.

СТУДЭНТЫ ліквідаванага Менскага аўтадарожнага рабфака могуць атрымаць свае

АБЛІГАЦЫІ

у 16 ашчэдкасе гор. Менска па пашпарту. Студэнты, не атрымаўшы ДАКУМЕНТАЎ, могуць атрымаць іх у Менску—Камароўка, ў тэледарожнай тэхнікум.

Ліквідном.

ВЫСТАУКА ПРАМЫСЛОВАСЦІ, арганізаваная к нарадзе гаспадарнікаў мясцовай прамысловасці БССР пры ЦК КП(б)Б

АДКРЫТА ШТОДЗЕННА

з 10 гадз. раніцы да 11 гадз. вачара ў клубе імя СТАЛІНА.

уваход вольны. **НАРКАММЯСЦПРОМ.**

Беларускі дзяржаўны прававы інстытут абвясчае набор

на гадычнае падрыхтоўчае аддзяленне, я адрывам ад вытворчасці, у колькасці 50 чалавек.

На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца члены і кандыдаты партыі, выпрымаўшыя іспыты па праграме не ніжэй сямігодкі.

Пасля сканчэння падрыхтоўчага аддзялення слухачы залічаюцца на першы курс прававога інстытута набору 1936—37 г.

Заявы прымаюцца да 25 жніўня 1935 г.

Да заяў павінны быць прыкладзены: анкета, завераная адпаведнымі органамі, пасведчанне аб асвеце, даведка аб стане здароўя, метрычная даведка, даведка аб сацыяльным становішчы, сапраходжанні і матэрыяльным становішчы бацькоў, копія вайсковага білета (для мужчын), камандыроўка і характарыстыка партыйнай арганізацыі.

Студэнты забяспечваюцца стипендыяй у размеры 150 руб., інтэрнатам і сталавай.

Іспыты будуць праводзіцца з 25 жніўня гэтага года.

Пачатак заняткаў з 1 верасня.

ДЫРЭКЦЫЯ ИНСТЫТУТА.

Віцебскі вучэбны гандлёва-таваразнаўчы тэхнікум

праводзіць

АСЕННІ НАБОР

студэнтаў на першы курс

Тэхнікум рыхтуе тавараведаў арганізатараў савецкага гандлю, бухгалтараў-планавікоў і інструментароў-р візараў.

Умовы прыёму згодна даведніка НКЧ для паступаючых у тэхнікум. Пры паступленні неабходна прымаць іспыты ў аб'ёме сямігодкі па грамадазнаўству, беларускай мове, матэматыцы, фізіцы і хіміі.

Усе прынятыя забяспечваюцца стипендыяй на пасяховасці, інтэрнатам і сталавай. Есць дзрмова пральня.

Тэрмін падачы дакументаў да 25 жніўня.

Іспыты—з 28 па 30 жніўня. Пачатак заняткаў—1 верасня

Пашпарт неабходна мець пры сабе. За ўсімі дэдакмі зварочацца па адрасу: г. Віцебск, Валадарская, 29, кааперацыйны тэхнікум.

Віце снаму механіка-энергетычнаму політэхнікуму

ПАТРЭБЕН

для работы ў політэхнікуме ў якасці выкладчы на па станках і супацаўлемню матэрыялаў

ІНЖЫНЕР-МЕХАНІК,

маючы вытворчы стаж - вопыт выкладчыцкай работы.

Аплата па згодзе.

Заяву з аўт. біяграфіяй і інш. дакументамі накіраваць па адрасу: **ВІЦЕБСК, ЧЫРВОНАЯ ГОРКА, 5, дырэктару механіка-энергетычнага політэхнікума**

Дырэктар політэхнікума **Балеў.**

УСЕСАЮЗНЫ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ИНСТЫТУТ БАЛОТНАЙ ГАСПАДАРКІ (г. Менск) абвясчае ПРЫЁМ АСПІРАНТАЎ па спецыяльнасцях—агротэхнікі балотных і забалочаных зямель і балотазнаўству.

У аспіранты прымаюцца:

а) аграномы, культуртэхнікі, і геабатанікі з закончанай вышэйшай асветай і са стажам практычнай работы па спецыяльнасці не менш двух год.

б) выпускнікі с.—г. ВНУ, рэкамендуемыя для навуковай работы.

УМОВЫ ПРЫЁМУ агульныя для прыёму аспірантаў.

Заявы аб залічэнні з прыкладаем дакументаў накіроўваць па адрасу: **БССР, г. Менск, К. Маркса, 50/2, Усесаюзны навукова-даследчы Інстытут балотнай гаспадаркі.**

Дырэктар інстытута **ШУШКЕВІЧ.**

Смальянскі тэхнікум паляводства абвясчае прыём студэнтаў

на 1935-36 навучальны год у колькасці 90 чал. і дабор на другі курс у колькасці 15 чалавек.

Тэхнікум паляводства рыхтуе спецыялістаў аграномаў—паляводаў сярэдняй кваліфікацыі са спецыялізацыяй па палявых культурах (зернавых і бульбе).

Тэрмін навучання 4 гады.

У тэхнікум прымаюцца скончыўшыя сямігодку або з ведамі ў аб'ёме сямігодкі ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў, а на II курсе скончыўшыя—8-9 класаў.

Паступаючыя прадстаўляюць дакументы: засведчаную анкету, даведку аб сацыяльным паходжанні і становішчы, пасведчанне аб асвеце, метрыку аб нараджэнні, даведку аб стане адароўя і засведчанне дзве фотаздымкі.

ПРЫЁМНЫЯ ІСПЫТЫ па грамадазнаўству, беларускай мове, матэматыцы, фізіцы і хіміі з 15-га жніўня.

ЗАНЯТКІ З 1-га ВЕРАСНЯ.

Студэнты забяспечваюцца стипендыяй у размеры 60—70 руб., інтэрнатам, сталавай, пральняй і лазняй.

Пры тэхнікуме ёсць вучэбная ферма, якая забяспечвае правядзенне навукова-вытворчай практыкі.

Заявы з дакументамі накіроўваць па адрасу: п-о Смальяны, Аршанскага р-на, тэхнікум. Чыгуначная станцыя: Смальяны, лінія Орша—Лепель.

ДЫРЭКЦЫЯ.

Менскі дзяржаўны будаўнічы тэхнікум

(былы політэхнікум)

ПАВЕДАМЛЯЕ паступаючых, што

ІСПЫТЫ Пачнуцца 10 жніўня гэтага года

у 9 гадзін раніцы.

Паведамленне прыёмнай камісіі аб допуску да іспытаў пасляна поштай неабходна паступаючаму пачасобку.

ДЫРЭКЦЫЯ.

Друкарні „ЗВЯЗДЫ“

ПАТРЭБНЫ

на пастаянную работу

БУХГАЛТАР І РАХУНКАВОДЫ

Зварачацца ў кантору, Савецкая, 63.

МЕНРАЙСПАЖЫУСАЮЗ

ПАТРАБУЮЦА

1 бухгалтар,

2 помбухі,

1 статыстык,

2 рахункаводы,

1 машыністка,

5 касіраў

Адрас: Пляц Вохі, № 28.

АБ'ЯВЫ

ў газеце „Звязда“

прымаюцца да 1 гадз. веч.